

НАРОДНЫЯ ТРАДЫЦІІ Ў СУЧАСНЫМ СВЯТОЧНЫМ КАЛЕНДАРЫ БЕЛАРУСАЎ: ДЗЯРЖАЎНЫЯ І ГРАМАДСКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ *

Таццяна Кухаронак, Таццяна Валодзіна

УДК 398.332(476)

У артыкуле ахарактарызованы тэндэнцыі фарміравання сучаснага святочнага календару Рэспублікі Беларусь, сярод якіх — актуалізацыя рэгіональных / лакальных каляндарных традыцый. Прадэманстравана роль стварэння Нацыянальнага Інвентару нематэрэяльной культурнай спадчыны Беларусі, які кіруеца на забеспячэнне аховы духоўнай культуры і яе ўстойлівага развіцця.

Ключавыя слова: народны каляндар, абрады і звычаі, нематэрэяльная культурная каштоўнасць, Інвентар, аўтэнтыка.

В статье охарактеризованы тенденции формирования современного праздничного календаря Республики Беларусь, среди которых — актуализация региональных / локальных календарных традиций. Продемонстрирована роль создания Национального Инвентаря нематериального культурного наследия Беларуси, направленного на обеспечение охраны духовной культуры и ее устойчивого развития.

Ключевые слова: народный календарь, обряды и обычаи, нематериальная культурная ценность, Инвентарь, аутентичность.

The article outlines the trends in the formation of modern red-letter calendar in the Republic of Belarus, including the mainstreaming of regional/local calendar-based traditions. The text highlights the role of the creation of the National Inventory of the Intangible Cultural Heritage of Belarus aimed at ensuring the protection of spiritual culture and its sustainable development.

Keywords: folk calendar, rites and customs, intangible cultural value, Inventory, authenticity.

XXI стагоддзе — час панавання інфармацыі, ведаў і сродкаў іх трансляцыі. У межах палітычных, сацыяльных, культурных працэсаў, якія адбываюцца як у агульнаеўрапейскай просторы, так і ў кожнай краіне, актуальнасць ведаў аб культурных здабытках набывае новае значэнне і ўносіць змены ў іх функцыянаванне. Менавіта ў кантэксьце спазнання і разумення этнакультурных здабыткаў адбываецца працэс ідэнтыфікацыі як кожнага чалавека пасобку, так і нацыі ў цэлым.

У сучасны перыяд да праблемы захавання культурнай разнастайнасці скіравана ўвага ўсёй сусветнай супольнасці. Сёння шматлікія функцыі па захаванні культурнай разнастайнасці выконвае Арганізацыя Аб'яднаных Наций па пытаннях адукацыі, навукі і культуры

(ЮНЕСКА). У новай павестцы ААН у галіне ўстойлівага развіцця да 2030 г. культура ўпершыню разглядаецца ў якасці фактару дасягнення мэтаў устойлівага развіцця, якія тычацца адукацыі, развіцця тэрыторый, харчовай бяспекі, экалогіі, эканамічнага росту, устойлівых мадэляў спажывання і вытворчасці, а таксама пабудовы мірных і інклузіўных таварыстваў. Нематэрэяльная культурная спадчына (далей — НКС) як неад'емная частка культуры аказвае значны ўплыў на працэсы сацыяльнага развіцця, паколькі па вызначенні выступае інструментам аб'яднання супольнасцяў, груп і асоб вакол іх спадчыны, пастаянна абнаўляецца, перадаецца ад пакалення да пакалення і фармуе ў сваіх носьбітаў пачуццё самабытнасці і пераемнасці.

* Артыкул падрыхтаваны ў межах распрацоўкі тэмы «Этнокультурное наследие народов Украины и Беларуси в контексте современного социокультурного дискурса» Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў, дагавор № Г16К-029 ад 21 кастрычніка 2016 г.

У 2003 г. у Паризьї на Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА была прынята «Міжнародная канвенцыя аб ахове нематэрэяльнай культурнай спадчыны» [16]. Сярод асноўных мэт Канвенцыі вылучаюць наступныя: а) неабходнасць захавання нематэрэяльных праяўленняў творчасці чалавека, якія могуць знікнуць назаўсёды; б) мэтазгоднасць іх прызнання на міжнародным узроўні; в) стымуляванне супрацоўніцтва ўнутры розных сацыяльных груп і паміж імі; г) забеспечэнне пераемнасці каштоўных духоўных практик; д) заахвочванне развіцця культурнай разнастайнасці чалавецтва; е) забеспечэнне шырокага доступу да вынікаў творчасці чалавека.

Рэспубліка Беларусь далучылася да Канвенцыі ў 2003 г. У сучасны перыяд ахова і выкарыстанне традыцыйнай духоўнай культуры — адзін з прыярытэтных кірункаў культурнай палітыкі краіны, які грунтуюцца на адпаведных прынцыпах Канвенцыі і заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. У артыкуле 14 закона «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» да нематэрэяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей адносяцца «звычаі, традыцыі, абрады, фальклор (вусная народная творчасць), мова, яе дыялекты, змест геральдycных, тапанімічных абелектаў і твораў народнага мастацтва (народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва), іншыя нематэрэяльныя праявы творчасці чалавека» [17]. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь надаецца найболыш адметным з'явам духоўнай культуры народа. На канец 2016 г. ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь было ўключаны 111 элементаў нематэрэяльнай культурнай спадчыны.

У краіне праведзена вялікая праца па выяўленні і інвентарызацыі гэтых абелектаў, створаны рэгіональныя Камітэты па захаванні, якія складаюць спісы рэгіональнай спадчыны. Сёння існуе адзіны дзяржаўны спіс аховы гісторыка-культурных матэрэяльных і нематэрэяльных каштоўнасцей. Таксама створана электронная база дадзеных

Нацыянальнага інвентара нематэрэяльнай спадчыны і сайт «Жывая спадчына Беларусі» (www.livingheritage.by) з мноствам фота-, відеа-, аўдыйаматэрэялаў.

Стварэнне Нацыянальнага інвентару нематэрэяльнай культурнай спадчыны Беларусі кіруецца на забеспечэнне аховы духоўнай культуры і ўстойлівага развіцця, на падтрымку яе носьбітаў. Інвентар аб'ядноўвае духоўныя практикі розных рэгіёнаў і мясцін Беларусі, выяўленыя і прэзентуемыя пры непасрэдным узделе іх носьбітаў і выкананіцца — супольнасцей, груп, асобных людзей, а таксама экспертаў і прадстаўнікоў грамадскіх організацый. На рэгіональным узроўні задача Інвентару — адлюстраваць нематэрэяльную культурную спадчыну кожнага рэгіёна Беларусі, яе разнастайнасць, спрыяць фарміраванию культурнага іміджу рэгіёнаў, раскрыць іх магчымасці для развіцця ўстойлівых форм турызму; садзейнічаць папулярызацыі традыцыйных каштоўнасцей, развіццю культурных традыцый і культурнага ландшафту, умацаванню ролі супольнасцей у адносінах да іх спадчыны. На нацыянальным узроўні Інвентар спрыяе абмену практикамі і вопытам паміж рознымі супольнасцямі і групамі, пропагандуе лепшыя прыклады аховы НКС, садзейнічае інфармаванасці грамадства ў дачыненні да спадчыны. На міжнародным узроўні Інвентар садзейнічае ідэнтыфікацыі нематэрэяльнай культурнай спадчыны Беларусі, папулярызацыі яе дасягненняў, адметнасці і разнастайнасці. Інвентар НКС Беларусі падкрэслівае неабходнасць захавання раўнавагі паміж сацыяльна-эканамічным развіццём рэгіёнаў, аховай культурнага ландшафту, дасягненнямі народнай культуры, традыцыйным ладам жыцця, экасістэмай увогуле. Захаванне і папулярызацыя нематэрэяльнай культурнай спадчыны, традыцыйных ведаў і практик можа стаць пазітыўным імпульсам для развіцця рэгіёнаў, іх самаідэнтыфікацыі і культурнай самарэалізацыі [17, с. 30].

Аб новых тэнденцыях развіцця традыцыйнай творчасці і ўвагі да яе з боку дзяржавы сведчыць зварот да рэгіональных і лакальных

асаблівасцей фальклору. Аўтэнтычны фальклор стаў разглядацца як комплексная з'ява, якая знітавана з традыцыямі і абраадамі беларускага народа, яго песенным, музычным, танцевальным, гульёвым, дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам і навакольным асяроддзем. Канкрэтная праца па выяўленні і прадстаўленні таго ці іншага элемента нематэрыяльнай культурнай спадчыны звычайна становіцца моцным стымулам у ажыццяўленні падтрымкі носьбітаў народных ведаў і ўменняў, мовы, звычаяў і нраваў сямейнага і абрадава-святочнага жыцця, актывізуе работу па даследаванні, фіксациі, падтрымцы старадаўніх каляндарных абрадаў, народных рамёстваў і г. д.

Адным з найважнейшых чыннікаў, што ўпłyвае на вызначэнне ідэнтычнасці народа і ўключэння ў простору народнай культуры, выступае **каляндарна-абрадавы комплекс**. Святы разгортваюцца на аснове існавання духоўных сувязяў паміж людзьмі і спрыяюць фарміраванню пачуцця гармоніі быцця, дэманструюць жыццесцвярджальны харектар народнага светаразумення. Кожнае з каляндарна-абрадавых святаў мае разгалінаваное мастацкае афармленне і абуджает эмацыйныя перажыванні ўдзельнікаў, што пацвярджае яго каштоўнасна-ідэалагічнае значэнне ў грамадстве. Першапачатковы сакральны сэнс абраду трансфармуецца ў вобразна-паэтычную форму калектыўных дзеянняў, якія прайграюцца кожным наступным пакаленнем.

У сучасны перыяд на традыцыйную супольнасць пастаянна ўпłyваюць такія фактары, як зварот каштоўнасных арыентатаў у бок горада, з'яўленне надкантактнага тыпу трансмісіі — школа, радыё, СМІ, развіццё способаў матэрыяльнай фіксацыі з'яў духоўнай культуры — книгі, аўдыё-, відэазапісы, дыскі і інш.

Жыццяздольнасць каляндарнай абрааднасці як адной з праяў нематэрыяльнай культуры спадчыны абапіраецца на пастаянную практику перадачы ведаў і навыкаў, якія неабходныя для яе ўласблення. Каляндарна-абрадавая культура, што бытуе ў сваіх першасных формах — у натуральным асяроддзі — зна-

ходзіцца пад пагрозай знікнення ў сувязі з сышодам носьбітаў традыцыі і контактомі з культурай горада. Некаторыя каляндарныя абраады існуюць пакуль у жывым выглядзе, але пераемнасць традыцый вусным шляхам трэба аднаўляць і спецыяльным чынам арганізоўваць. Для гэтага на сённяшні дзень ёсць пэўныя ўмовы: носьбіты традыцый і пераемнікі. Вусны спосаб пераймання заўсёды звязаны з канкрэтнай традыцыяй і ў гэтым яго практычная значнасць. Раённыя і абласныя ўстановы культуры шмат робяць для стымулювання і захавання спонтанных праяў традыцыйнай каляндарнай абрааднасці ў натуральных умовах яе бытавання.

У сучасны перыяд на Беларусі сустракаюцца аўтэнтычныя, адноўленыя і пастановачныя святы / абраады.

Аўтэнтычнымі (як іх называюць у народазнаўчай навуковай літаратуры) святы / абраады лічацца тады, калі традыцыя іх правядзення не перапынялася і існуе па сённяшні дзень. Тут можна назваць абраады памінання продкаў — Радаўніцу / Дзяды, дзень Усіх Святых сярод беларусаў-католікаў; абраады калядавання / шчадравання ў палескіх вёсках; упрыгожванне «каменай дзвяркі» на другі дзень Вялікадня ў в. Баравое, Данілевічы, Лельчицкага раёна Гомельскай вобласці; вalachobны абраад з в. Далосіцы Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці; абраад «Ваджэнне і пахаванне стралы» (праводзіцца на Ушэсце) з в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці і інш. Яскравым прыкладам выступае абраад «Провадаў русалкі» ў в. Усохская Буда Добрушскага раёна Гомельскай вобласці. Вяскоўцы добра ўсведамляюць практычную неабходнасць правядзення абраду — «для дажджу» і магічная засцярога агарадаў ад мядзьведкі з дапамогаю галінак ад убрання русалкі, хоць імпліцитна прысутнымі застаюцца і іншыя семантычныя складнікі дзеяйства (выгнанне нячыстай сілы, пазначэнне канца вясны, спрыянне хуткаму замужжу дзяўчат і г. д.). Звычайна ладзяць абраад старэйшыя жыхары, аднак чынны і прымы

ўдзел прымае большасць насельніцтва, іншыя ставяцца да абраду станоўча.

Надзеіным выказнікам аўтэнтычнасці абрадавай традыцыі з'яўляюцца абрадавыя песні. Калі старэйшыя жыхары памятаюць абрадавыя песні — абраад, безумоўна, з'яўляецца аўтэнтычным. Калі ў часе яго правядзення співаюцца развучаныя і адносныя да іншых этнографічных зон песні (не выконваюцца на дыялекце дадзенай мясцовасці) — гэта новатвор, які не можа разглядацца ў якасці элемента НКС.

Адноўленымі святы і абраады лічацца тады, калі яны былі ўласцівы данай мясцовасці, па нейкіх прычынах некаторы час не выконваліся, але пра іх жывое бытаванне памяталі мясцовыя носьбіты традыцыі (захоўваліся ў пасіўнай памяці старэйшага пакалення). Затым свята/abraad былі ўзвядзены па традыцыйнай схеме (мясцовых узорах і палявых запісах) і на сённяшні дзень праводзяцца жыхарамі вёскі, а не арганізоўваюцца разава па сцэнарыях работнікаў культуры. Прыклады — калядны абраад-гульня «Цары» в. Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці; абраад «Цягнуць Каляду на дуба» у в. Новіны Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці; масленічная гульня «Пахаванне дзеда» ў в. Маскалянты Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці; абходны велікодны абраад «Стрілка» у в. Бездзеж Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці; «Провады русалкі» у в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці; абраад «Ваджэнне сулы» на другі дзень Вялікадня у в. Маркавічы Гомельскага раёна Гомельскай вобласці; «Гуканне вясны» ў в. Новае Палессе, Лельчицкага раёна Гомельскай вобласці і інш.

Даводзіцца канстатаваць, што ў большасці выпадкаў ініцыятыва правядзення таго ці іншага свята/abraudu ў сённяшніх умовах выходитць ад работнікаў устаноў культуры альбо іншых зацікаўленых (перадусім афіцыйных) асоб. У такім разе складаеца як бы трох- і нават чатырохкутнік: ініцыятар, выканаўцы (носьбіты традыцыі), іншыя вяскоўцы, адміністрацыя.

Пастановачнымі святы / абраады з'яўляюцца ў тых выпадках, калі былі пастаўлены работнікамі культуры (адукацыі, аматарамі) па этнографічных запісах. Яны былі зафіксаваны ў пэўнай мясцовасці этнографамі XIX ст., але ў апошнія дзесяцігоддзі не сустракаліся ні ў актыўным, ні ў пасіўным выглядзе (зараз пра іх не памятаюць нават самыя старэйшыя жыхары вёсак). Напрыклад, у многіх месцах Беларусі зараз «адроджаны» Масленіца, Купалле, Камаедзіца, якіх гісторычна ў гэтых месцах не было.

Пры апісанні сучаснага стану бытавання таго ці іншага свята/abraudu варты ўвагу пераемнасці, а, г. зн. пазначаць, наколькі ў іх правядзенні задзейнічаны маладзейшыя ўдзельнікі, ці абраад выконваецца выключна жанчынамі старэйшага веку. Пры tym, аднак, вельмі важнай застаецца ўзроставая стратыфікацыя абрааду, бо ў шэрагу рытуалаў па правілах не мелі права браць удзел малыя дзеці, нежанатыя і г. д. Штучнае прыцягненне дзяцей недапушчальнае, прыкладам, абсурдна выглядаюць дзіцячыя вячоркі з застоллем, хай сабе і з ліманадам на стале.

На сёння ў спіс элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, прынятых пад ахову дзяржавы, уключана больш 20 каляндарных свят і абраадаў.

«Жаніцьба Цярэшкі» — адна з найбольш цікавых этнічных формаў каляднага абраадавага ігрышча моладзі, якая дасягнула шлюбнага ўзросту, зараз адноўлена ў в. Аношкі Лепельскага раёна Віцебскай вобласці. «Жаніцьба Цярэшкі» найбольш прадстаўлена ў Лепельскім, Докшыцкім, Ушацкім, Палацкім і суседніх раёнах. Ладзіцца ігрышча, як правіла, у першы-другі дзень Калядаў, сёмага-восьмага студзеня, на сённяшні момент у клубе. Асноўнае дзейнне ігрышча — падбор шлюбных пар, жаніцьба маладых — мае тут умоўны, карнавальны, гульёвы характар, уласцівы падобным абраадавым звычаям многіх еўрапейскіх народаў. Аднак распрацаванасць сцэнарыя «Жаніцьбы Цярэшкі» ў беларусаў, багацце песеннага, танцевальнага і музычнага кампа-

нентаў, асаблівая ўзрушанасць і «прынцыпопасць» удзельнікаў дзеяства ў выбары пары паказваюць, што для шэрагу пакаленняў нашых продкаў гэтае ігрышча было нечым большым, чым праста святочная забавай. За ім хаваецца старажытны і вельмі важны для народа абраад, які рэгуляваў фарміраванне новых сямейных гнёздаў. Істотна, што ўтварэнне шлюбных пар адбывалася па ўзаемнай схільнасці маладых людзей, адсюль і энтузіязм моладзі, і стойкая захаванасць гэтага абрааду ў хрысціянізованым грамадстве.

Паколькі «Жаніцьба Цярэшкі» адбываецца на Каляды, якраз у той паваротны момант, калі спыняеца змяншэнне дня, зніжэнне сонца і пачынаеца яго адваротны ход на ажыўленне прыроды з зімовага сну, то ў ім можна бачыць і знак павароту прыроды да жыцця, і сляды магічнага садзейнічання жыццестваральнаму працэсу. Трэба заўважыць, што ў раёнах найбольшай распаўсюджанасці «Цярэшка» — гэта асноўнае каляднае абраадавае дзеянне, што ўзмацняе значнасць усіх звязаных з ім вобразу і матываў.

Каляды, як пераходны, памежны пэрыяд паміж Старым і Новым гаспадарчым годам з'яўляліся «зонай надзвычайнай адказнасці» чалавечасці. Кожная рэч і дзея набывала знакавы, рытуальны харектар і магла непасрэдным чынам уплываць на будучае. Пры гэтым граніцы паміж рэальным і ірэальным зникаюць, парушаеца агульная сацыяльная структура. Аднак Каляды сімвалізуюць не толькі хаос у прыродзе і соцыуме, менавіта яны пачынаюць яго адмаўленне, пазначаюць пачатак новага прыроднага цыклу і светапарадку. Узраджэнне Сонца і абуджэнне прыроды патрабавалі адпаведных перабудоў і ў чалавечым жыцці. Пераадоленне ж дэструктыўнасці сацыяльнай організацыі адбывалася паступова і ў першую чаргу меркавала стварэнне шлюбнай пары (таму матывы шлюбу ў час Каляд выступаюць як этналагічна ўніверсалія). Ускосна аб гэтых матывах як дамінуючых сведчаць варыянты гульні, калі «Цярэшку жаніла» — разбівалася па парах —

усё дарослае насельніцтва вёскі [2, с. 105]. Менавіта такі архаічны тып гульні, калі задзейнічанае ўсё дарослае насельніцтва, бытую ў вёсках Лепельшчыны.

Асноўныя этапы «Жаніцьбы Цярэшкі»: выбар «маткі» і «бацькі», іх «скручванне» ў танцы; падбор пар, калі параіўшыся з «бацькам», «матка» брала хлопца, а «бацька» дзяўчыну (альбо наадварот). Пратанцаўшы з імі, яны ў танцы ж злучалі маладых, якія з гэтага моманту становіліся «дзедам» і «бабай». У большасці выпадкаў злучалі тыя пары, якія ўжо сябравалі між сабою ці выказвалі адзін да аднаго сімпатыі (загіскаваны частыя выпадкі, калі цярэшкаўская дзед і баўлька ў далейшым браліся шлюбам). Самы вясёлы, насычаны песнямі, гумарам этап — пералоўліванне маладых.

Калядны абраад «Цары», які праводзіцца на Шчодры вечар (13 студзеня), з'яўляецца адметным праяўленнем лакальнай культурнай традыцыі в. Семежава Копыльскага раёна Мінскай вобласці.

Ён фарміраваўся паступова, увабраў у сябе элементы традыцыйнага каляднага маскараду і народнай драмы «Цар Максіміліян», «прыжыўся» ў вёсцы як своеасаблівая калядная гульня, у якой удзельнічалі толькі маладыя хлопцы і мужчыны. У гурт калядных «цароў» уваходзілі сем (пяць, дзесяць) чалавек, якія былі апрануты ў белыя кашулі, белыя штаны, падпярэзаны чырвонымі паясамі, на нагах — чорныя боты, на галаве — высокія папяровыя шапкі з рознакаляровымі кутасамі. Ва ўсіх «цароў» з левага боку была прыматацавана шабля. Кожны з «цароў» меў пэўнае імя: цар Максіміліян, цар Мамай, цар Іван Грозны і г. д., і паводзіў сябе ў адпаведнасці з гэтым вобразам. Акрамя «цароў» у калядным гурце былі «доктар», апрануты ў цёмную ваеннную форму, боты, на галаве фуражка, праз плячо — медыцынская сумка, музыка і барабаншчык. Гэта былі так званыя «чыстыя маскі». Хлопцы, што выконвалі ролі цароў, імкнуліся апранацца як мага прыгажэй, з форсам. Акрамя іх, у складзе гурта абавязкова былі «нечистыя маскі»: «дзед»

і «баба». Ролю «дзеда» звычайна выконвала дзяўчына, апранутая ў як мага больш бруднае, рванае мужчынскае адзенне, твар вымазвала сажай. Ролю «бабы» выконваў вяртлявы хлопец, апрануты адпаведна. Задачай гэтых персанажаў, у адпаведнасці з карнавальнай святочнай уседазволенасцю, было смяшыць гледачоў, рабіць усялякую шкоду, абдыміцца і цалавацца паміж сабой і з прысутнымі, красці рэчы ў гаспадароў. «Цары» збіраліся і апраналіся ўсе разам у якой-небудзь адной хаце, пасля выходзілі на вуліцу, выстроіваліся па росту і пад гукі барабана маршыравалі [3, с. 65–67]. Зайшоўшы ў хату, разыгрывалі невялікае жартоўнае прадстаўленне з бойкай «цароў», лячэннем забітага «цара» і г. д., пасля якога адбывалася традыцыйнае каляднае адорванне ўдзельнікаў гурта. У сваім аўтэнтычным выглядзе, перадаючыся ад пакалення да пакалення, калядны абраад «Цары» існаваў у Семежава да канца 50-х гг. XX ст. Пасля 40-гадовага перапынку быў адроджаны ў канцы 1990-х гг., чаму ў немалой ступені садзейнічала экспедыцыйная пошукавая праца беларускіх этнографаў і здымкі ў 1997 г. відэафільма «Калядныя цары» (аўтар сцэнарыя Таццяна Кухаронак, рэжысёр Ірына Вола) з цыкла «Беларускі народны каляндар». Абраад з'яўляецца жывой актуальнай праявой святочнага абраадавага календара в. Семежава па сённяшні дзень. Ён захаваў у сучасным выкананні ўсе першапачатковыя элементы і функцыі (у тым ліку выхаваўчыя, сацыялізуючыя і эстэтычныя) і з'яўляецца выдатным узорам беражлівага і ашчаднага абыходжання са святочнай абраадавай традыцыяй. У пачатку 2008 г. яму быў нададзены статус гісторыка-культурнай нематэрыйнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. У каstryчніку 2009 г. калядны абраад «Цары» рашэннем сакратарыята чацвёртай сесіі Міжурадавага камітэта па ахове нематэрыйнай культурнай спадчыны ўключаны ў Спіс Тэрміновай Аховы аддзела нематэрыйнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА [12, с. 53–56].

Калядны абраад «Шчадрэц» — адметнае праяўленне лакальнай культурнай традыцыі

в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці. Абходы з удзелам маскіраваных персанажаў існуюць на Беларусі ў шматварыянтасці мясцовых праяўленняў. Найбольшая колькасць маскіраваных персанажаў суправаджала свята Калядаў. У в. Рог абраад «Шчадрэц» праводзіцца на Шчодры вечар (13 студзеня). Да нашага часу ў гэтым тыпе абраадавага шчадравання ў в. Рог і прылеглых тэрыторыях Чырвонага возера найбольш выразна праглядаецца класічная трохчленная структура абыходнага абраада, у якой выдэяляюцца наступныя галоўныя этапы: 1) зварот да гаспадароў з просьбай дазволіць шчадраваць, 2) выкананне абраадавага тэкstu і гульні-паказу, 3) адорванне, што суправаджаецца просьбай і словамі падзякі. Абраад «Шчадрэц» у в. Рог адбываўся з удзелам традыцыйных маскіраваных персанажаў, як зааморфных — казы, жураўля, каня, так і антрапаморфных — дзеда, бабы, «цыган» і «цыганкі» з «дзіцём» (лялькай) у «кальсцы». Маска казы, пантаміміка якой ў абраадзе суправаджалася сюжэтна звязанай з ёй каляднай песняй, лічылася асноўным сімвалам пладавітасці і жыццёвай энергіі. Мясцовая каза адмысловая — гэта лялька-пудзіла са скury забітай козачкі, з бантам «для форсу», набітая саломай, а ў ножкі ўстаўляюць драўляныя палачкі, каб стукаць імі па падлоге. Казу ў руках нясе адна з удзельніц гурта. Яшчэ адзін аваязковы ўдзельнік свята ў вёсцы Рог — журавель. Журавель — гэта кій з крытым канцом замест дзюбы, пакрыты белай прасцінай. Яго нясе высокі мужчына або жанчына, пакрыўшыся прасцінай зверху. А яшчэ адзін зааморфны персанаж свята — конь: яго ўласабляюць два чалавекі, пакрыўшыся прасцінай ці посцілкай. Адзін ідзе, трymаючы ляльку каня, другі — сагнуўшыся, трymае яго за пояс ззаду, да прасціны ці посцілкі прывязаны хвост. Да шыі навязваюць званок — кіроўца ўвесе час рухае ляльку, каб было чуватъ гук званка. Найбольш унікальны персанаж у гурце шчадравальнікаў у в. Рог — гэта дзед і яго берасцяная маска, аналагай якой больш няма на Беларусі. Маску выраблялі з цэльнага

кавалка бяросты, зневіні бок якой заставаўся ўнутры, а ўнутраны бок — заставаўся звонку маскі. Зверху яе ўмадоўвалі կрыж-на-крыж таксама дэвюм я палоскамі бяросты. Выразалі дзіркі для вачэй, носа і рота. Берасцяная маска выраблена не ў выглядзе накладкі на твар, што зредку сустракалася і ў іншых месцах на Беларусі, а ў выглядзе шапкі, у якой бяроста злучана адмысловым спосабам («у зубчыкі»). Дзед ходзіць у доўгім вывернутым кажуху, з бяро-звальным кіем, на якім павязаны чырвоны бант і прыматацаваны званок. Для гэтай тэрыторыі наогул харктэрна шырокое распаўсюдженне вырабаў з бяросты: ёмістасці для захавання вады, мёду, для збору ягад. Выкарыстоўвалі бяросту для захавання вакон і пчаліных вуллёў ад вільгаті.

Маецца сярод шчадроўнікаў вёскі Рог баба-засявальніца з палатнянай торбай — кайстрай, у якой насыпана зерне жыта, і механоша, які збірае падарункі. Калі рогаўская шчадроўнікі набліжаюцца да хаты, яны пачынаюць спяваць калядную песню: «Ці дома, дома сам пан-гаспадар? Святы вячор, святы Васілёк!». Першым крочыць Дзед і, атрымаўши дазвол, вядзе ў хату за сабой увесель гурт. У хаце адбываецца традыцыйная гульня-паказ, дзе кожны персанаж выконвае сваю ролю: Дзед стукае кіем у столь, каб у сям'і ўвесель год былі грошы, Баба-засявальніца «засявае» па хаце са словамі: «Сею, сею, падсяваю, з Калядою паздраўляю! З Новым годам і з добрым здороўечкам!». Спявачкі пачынаюць песню для казы: «Ой, ну-ну, каза», а жанчына, якая трymае ляльку казы, ставіць яе на падлогу і пачынае ў такт стукаць драўлянымі ножкамі. У тэкст песні ўваходзіць просьба вынесці пачастунак; усё, што просяць, гаспадары па чарзе выносяць: «рэшата аўса, наверх каўбаса, яшчэ сала, каб каза скакала...». Затым гаспадар ці гаспадыня поідзе журоўліка з талеркі, а з гладыша даюць коніку аўса. Урэшце стомленыя шчадроўнікі ўсклікаюць: «Скарэй дарыце, нас не марыце, кароткі світкі, памерзлі лыткі!», даочы знак, што хочуць ісці ў другую хату. Гаспадары даюць яшчэ хлеба, піра-

га і дзяякуюць. Ізноў традыцыйныя ўзаемныя зычэнні: «Каб на той год даждалі і нас сустракалі!». Са словамі «Дзякуй гэтamu дому, пойдзем к другому!» каляднікі выходзяць з хаты з музыкай, прыпеўкамі, скачучы. Так шчадроўнікі абыходзяць усе хаты ў вёсцы, дзе гарыць свято [3, с. 60–63].

Абходны абраад каляддавання / шчадравання «Куры», які праводзіцца на Шчодры вечар (13 студзеня) ў в. Дэмітраўка, Віркаў і Нясета Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці, належыць да найбольш архаічных навагодніх віншавальных абыходных абраадаў, пашыраных не толькі на Беларусі, а і ў іншых славянскіх краінах. Абходныя абраады каляддавання / шчадравання прадстаўлены ў славян мноствам канкрэтных форм і варыянтаў, якія адрозніваюцца па часу выканання рытуала, па складу ўдзельнікаў, па дзеяннях, якія яны здзяйсняюць, па мэце візіта і шэрагу іншых харкторыстык. У межах сутак адрозніваліся вячэрнія (начныя) абходныя абраады, у якіх удзельнічалі ў асноўным дарослыя выканаўцы і ранішнія (дзённыя), удзельнікамі якіх былі дзеці, падлеткі (яны пераважна не маскіраваліся). Дзіцячае каляддаванне мела шэраг асаблівасцяў, галоўная з якіх заключалася ў адсутнасці масак, бо згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі беларусаў, разам з маскай у неабароненай дзіцячай душы можа пасяліцца ўсялякая нечысць. Нават дарослыя калядоўшчыкі, якія маскіраваліся падчас Калядаў, на завяршэнне святаў ачышчаліся пры дапамозе хрышчэнскай вады. Дзеці і падлеткі хадзілі каляддаваць у звычайнім святочным адзенні, тыповым для свайго часу і свайго мясцовасці. Тоэ, што сёння дзяўчаты з в. Дэмітраўка апранаюць, як коліс іх бабулі і матулі, традыцыйныя рознакаляровыя спадніцы з нашытымі па нізе стужкамі, а таксама вышытыя кашулі, вышытыя фартухі, паліто або старое футра, на галаву павязваюць хусткі, на ногі абуваюць боты, таксама адпавядзе ўніверсаліям традыцыйнай каранавальной культуры, бо адным са знакаў карнавальнай прыналежнасці адзення лічылася яго святочнасць (яно ляжала ў сундуках і кожны дзень не апраналася). Час-

цей за ўсё асноўнай мэтай візіта дзяцей-калядоўшчыкаў было выкананне віншавальных, велічальных і іншых вербальных тэкстаў (песенных ці рэчытатыўных), што характэрна і для гуртоў з Клічаўскага раёна, якія спяваюць калядку «Эй, куры, куры, не пейце рана...», выказваюць вершаваныя добрыя пажаданні гаспадарам і просьбы аб адорванні. У абходных абрадах часта прысутнічаў прадметны сімвал у якасці знака пэўнага свята, у дадзеным выпадку зорка. Калядаванне з зоркай — традыцыя, характэрная для ўсіх славян. Гэта была рухомая шматпрамянёвая асветленая знутры зорка на кіі, з якой хадзілі калядаваць. У традыцыі вытрыманы і іншыя складовыя часткі абрада «Куры»: дзеці калядуюць толькі пад вакном, ніколі не заходзяць у хату, пры абыходзе ідуць ад пачатку і да канца вуліцы, не мінаючы ніводнай хаты. Святочнае дзіцячае дзеяства працягваецца да таго часу, пакуль не зойдзе сонца і не пачнуць збірацца старэйшыя калядныя гурты. Адорванне калядоўшчыкаў, што суправаджаеца просьбай і словамі падзякі, таксама праходзіць традыцыйна. Асноўны прадмет дарэння ў мясцовых жыхароў, як і ў большасці еўрапейскіх нароў — хлеб (хлебныя вырабы), што ўласабляў багацце і дабрабыт. Маюцца ў «куранят» і жартавівым прыгаворы-праклёніях, калі раптам гаспадары не адораць і з'яўіцца падстава для іх выканання. Асаблівай увагі вартае найменне абраду «Куры» і песня з зачынам «Ой, рана-рана куры запелі», якія актуалізуюць глыбокую міфалагічную даўніну абраду. Вядома, што певень (кур — як славянская назва пеўня) выступае сімвалам Сонца, жыццёвай сілы, урадлівасці, менавіта ён — сімвалічны захавальнік хатняга агменю і дабрабыту. Певень, як і Сонца, «адлічвае час» на пераломе ночы і дня, вяшчуе і вітае ўсход сонца (гл.: загадку пра пеўня «Не кароль, а ў кароне, не гусар, а пры шпорах, гадзінніка не мае, а час знае»). Певень не проста падобны да сонца, ён сам — зямны вобраз, трансформацыя нябеснага агню, сонца, таму з ім звязваецца сімволіка ўваскрэсення з мёртвых, сімволіка вечнага аднаўлення жыцця. Якраз таму ў межавы каляндарны час, калі то-

лькі нарадзілася маладое сонца, на першы план выступае менавіта гэтая птушка. І тыя «куры, якія запелі раным-рана», вяшчуюць нараджэнне новага сонца, наступленне новага году, пачатак новага вегетацыйнага цыклу [13, с. 8].

Менавіта час набываў у традыцыі сваю ацэнку, глыбокую семантыку, што кіравалася на засваенне, спарадкаванне яго бегу, імкненне ўнесці ў яго ход «культурны» рытм. Як заканамернасць можна вызначыць тое, што асабліва значныя для народнай традыцыі і жыцця вясковага соцыума святы як бы завяршалі поры году ці цэлыя сезоны, актыўна персаніфікаваліся («Прыехала Каляда на сівым коніку»), а ў пэўны час мусілі быць рытуальна праведзены, адпраўлены ў належныя ім сферы («Ой, Калядачкі, вы на дуб, на дуб»).

Ідэя выпраўджання свята дамінуе ў абраадзе «Цягнуць каляду на дуба» з в. Новіны Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. Ідэя провадаў канкрэтна рэалізавана ў шэрагу рытуальных дзей — падрыхтоўка матэрыйяльнага ўласаблення свята, калектыўнае выпраўджванне яго за межы вёскі,магчымыя кармленні і ахвяраванні, спальванне мінулагодніх атрыбуатаў, суправаджальнаяня карагоды і шцодрае сталаванне. Структура народнага календара найперш арыентуецца на фазы актыўнасці сонца. У сувязі з гэтым беларускі народны каляндар падзяляецца на два вялікія сезоны — «Зіму» і «Лета». У сваю чаргу да летняга і зімовага сонцеваротаў прыпадаюць два буйнейшыя каляндарныя святы — Каляды і Купалле, што карэлююць між сабою і ўключ чаюцца падобныя па сэнсу і сімваліцы рытуальныя формы. Тое кола, у шэрагу вёсак ярка ўпрыгожанае, што высока ўзнімалася на дрэве ў час абраду «Цягнуць каляду на дуба», сімвалічна замацоўвала новае, нядаўна народжанае сонца. Гэтаксама кола на Купалле на высокіх шастах запаляць, а затым пакоцяць з гары, бо пачынае змяншацца дзень і згасаць сонечная актыўнасць. Важна, што нават у такім абмежаваным арэале, як адзін Бярэзінскі раён (хоча ў рытуал фіксуецца і ў памежных вёсках іншых раёнаў) існавала некалькі варыянтаў

виканання гэтага абраду, што абумоўлена шматпланавасцю яго семантычнага поля. Да таго ж менавіта актыўная варыятыўнасць паказвае на аўтэнтычнасць і архаічнасць абраду, бо адзіная статычна форма асобных культурных практик часта сведчыць пра іх позні, часам запазычаны харектар. У в. Новіны Каляду ўвасабляў спон, тым больш падкрэслена зажынкавы, што стаяў да гэтага часу на покуці [11, с. 89–91]. Абронне бараны гэтаксама вельмі сімвалічнае, бо за выразна аграрнымі асацыяцыямі праглядае глыбокая семантыка адраджэння (*параўн. цягтанне на баране бабкі-павітухі*). Горшчык з кущёю знаходзіць шматлікія паралелі ў суседніх традыцыях, калі гэтаксама пасля Вадохрышча ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці чугунок з рэшткамі кущі ставілі на дрэва. У палескіх вёсках рэшткі кущі ў горшчыку закопвалі, пазначаючы адваротны вектар выпраўоджання.

Глыбока сімвалічнае і абронне дуба падкрэслена за межамі вёскі, бо менавіта такім чынам прадметна ўвасабляўся цэнтр сакральнае прасторы, у якой магчыма міжсветавая камунікацыя. Дуб як важнейшы ў сістэме беларускай дэндралогіі элемент факусаваў ідэі роду, моцы, велічы, выступаў як медыятар і сакральны падаўца даброт.

Рэгіён Віцебскага Падзвіння вылучаецца шырокім распаўсюджаннем Масленіцы (Масленка, Сырная седміца, Запусты) – свята ў гонар веснавога абуджэння прыроды, якое адзначалі ўсе старажытныя славяне. У больш даўнія часы гэта было адно з самых вясёлых народных святаў, калі дазваляліся самыя розныя ўвесяленні, песні, жарты, нястрыманасць у ежы і піцці. Пасля прыняцця хрысціянства дата яе правядзення залежыць ад дня святкавання Пасхі, масленічны тыдзень заканчваецца ў нядзелю напярэдадні сямітыднёвага, перадвейлікоднага посту. Да найболей тыповых для Масленіцы рытуальных формаў даследчыкі славянскіх старажытнасцяў адносяць маскіраванне, масленічныя пудзілы і каstry.

Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне дзеда» (пачатак Масленіцы) – праўдзівы

феномен традыцыйнай духоўнай культуры – да сёня разыгрываецца ў вёсках Маскалянты і Даўгаполле Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Носьбіты традыцый і ўдзельнікі абрадавай гульні выразна ўсведамляюць яе дакладную прымеркаванасць да Масленкі. У вобразе Дзеда персаніфікуюцца і матэрыяльна ўвасабляюцца «мясныя запусты» – як кажуць: «Дзед падавіўся косткай». Гэты матыў неаднаразова будзе гучаць падчас гульні. «Пахаванне дзеда» не мае дакладных аналагуў у іншых рэгіёнах Беларусі, але сваёй структурою і семантыкай цалкам кладзецца ў абрадавыя провады міфалагічнага персанажа, прымеркаваныя да пераходных календарных перыядоў. На Кіеўшчыне ў масленічны чацвер «ховають деда», у пачатку вясны ў цэнтральнарускіх абласцях хаваюць Кастрому (Строму) – лялькі, якія сваімі харектэрнымі атрыбутамі вельмі нагадваюць гарадоцкіх «дзеда» і «бабу».

Надзяленне «дзеда» асаблівым апетытам і знешнімі атрыбутамі гіперсексуальнасці, якія дадаткова абыгрываліся ў галашэннях і выкаваннях у час гульні, збліжае гэтыя беларускі персанаж з заходнеўрапейскім Карнавалам або Пустам, якога судзілі ў апошні дзень свята за шматлікія грахі, у тым ліку і за распусту. У заходній Чэхіі ў прысутнасці ўсіх жыхароў вёскі агалашвалі прысуд і спальвалі саламянае пудзіла ў мужчынскім адзенні, якое сімвалізавала мясапуста. У Польшчы ў любельскіх вёсках тапілі або спальвалі саламянае пудзіла, якое ўвесь карнавал вазілі па вуліцах. Усё гэта заканчвалася шчодрай трапезай [8, с. 207, 227, 250]. Відавочна, «Пахаванне дзеда» належыць да карнавальных гульняў, дзе смех спалучаецца і чаргуецца з плачам. Як і іншыя еўрапейскія масленічныя сімвалы (тыпу Бахуса ці Карнавала), дзед Сідорка ўвасабляе сытасць, задавальненне, пераяданне і іншыя тыпова карнавальныя рысы.

Такім чынам, гарадоцкая гульня арганічна і прыгожа ўпісвае беларускую календарную абраданасць у ёўрапейскую традыцыю і ў той жа час сцвярджае ўнікальнасць і адметнасць самой лакальнай формы правядзення гульні.

Носьбітамі традыцый да гэтага часу (хоць і ў значна рэдукаваным выглядзе) разумеюцца патрэбы ладзіць гульню з мэтаю паўплываць на будучы добры ўраджай. Гэта кладзецца ў прадукавальную (перш за ёсё аграрную) семантыку ўсяго масленічнага комплекса, бо пудзіла везлі менавіта на палеткі, там жа разрывалі яго, раскідалі салому, часам нават закопвалі ў зямлю. Да прадукавальнай семантыкі далучаецца і гіпертрафіраванасць полавых атрыбутаў дзеда (і затым бабы). Лялька з саломы аказваецца двухполюсна арыентаванай: з аднаго боку — сімвалізуе ста-расць і зношанасць, а з іншага — далучанасць да аграрнага цыклу, да культурных сімвалau, у іх увасабляўся спор. Пры ёсёй смехавой атмасфери абрадавай гульні фігура дзеда надзвычай багатая і змястоўная. Гэта вобраз як прадстаўнік сакральнага свету, які ў час карнавальнага свята атрымлівае права на свое-асаблівия рытуальныя паводзіны, парушае звычайнія штодзённыя маральна-этычныя нормы, руйнуе агульнапрынятые сацыяльныя каштоўнасці, праяўляе агрэсію і разбуральныя схільнасці, што стварала на некаторы час умоўную сітуацыю абсолютнай перавернутасці ўсяго звыклага ўкладу жыцця-быцця, свабоды ад клопатаў і турбот [9, с. 158–162]. Менавіта такое панаванне «свету антыкультуры» ў дні Масленікі і з'яўляецца агульным момантам і для традыцыйнага беларускага маскіравання, і для еўрапейскага і лаціна-амерыканскага карнавалу.

Веснавую традыцыю асабліва поўна і шматаспектна прадстаўляе **абрад гукання вясны «Чырачка»**, аграгарадок Тонеж Лельчицкага раёна Гомельскай вобласці. У сучасны перыяд абрад чырковання або гукання вясны «Чырачка» у жывой традыцыі захаваўся толькі тут. У мінулым масленічнае гуканне вясны, рытуальна-гульнёвая дзея з яркай назвой — «Чырачка», была лакалізавана ў Лельчицка-Мазырскім арэале. Паказальна з'яўленне ад-паведнага абрадавага тэрміна «чыркаваць», які існуе паралельна з больш пашыраным «гукаць вясну». У час абраду, аднак, спявалі

розныя вясновыя песні, а не толькі лірычную з зачынам «Ой, чырачка-пташачка». Абрад «Чырачка» ў Тонежы прымеркаваны да нядзелі Масленічнага тыдня і ў сваёй семантыцы заканамерна сумяшчае матывы провадаў зімы і клікання вясны. Акцыянальны шэраг абраду даволі насычаны і надзвычай багаты ў сваім сімвалічным прачытанні. Да свята рыхтуюць пудзіла, ёлку і печыва ў форме птушак. Акрамя матыву «птушкі прыносяць вясну» ў гэтым выпадку, верагодна, актуалізуецца і сімволіка птушак як увасаблення душы. Усё гэта дазваляе выказаць здагадку, што прылёт птушак — надыход вясны — наведванне памерлымі продкамі родных — прадметнае ўвасабленне ў выглядзе рытуальнага печыва складаюцца ва ўзаемаабумоўленую паслядоўнасць. Печыва «чырачкі» ўключана ва ўсе этапы абраду. Удзельніцы нясуць яго ў кошыках і частуюць усіх, каго сустрэнуть, запрашаючы далучыцца да святкавання за вёскай. Падчас агульнага застоляя кожны імкнецца з'есці хоць бы па адной «чырачцы». Заканамерна ў структуры гукання вясны, што печыва часта «садзяць» на дрэва як сапраўдную птушку [4, с. 162].

У в. Тонеж напярэдадні або зранку хлопцы ідуць на традыцыйнае месца, дзе спраўляюцца абраад, нясуць туды сухія дровы з лучынай, збіраюць ламачча для вогнішча, а дзяўчатаў ў адной з хат ладзяць пудзіла Зімы: з крыжавіны робяць ляльку, апранаюць яе ў старое адзенне. Абавязковы і асноўны атрыбут свята — ялінка з яркім папяровымі кветкамі. Яе дзяўчатаў ўпрыгожваюць перад самым абраадам, паставіўшы ў гаршчок з жытам. Заўсёды на елачку вешаюць лепшыя ўпрыгожванні, каб вясна была ясная і вясёлая. Елка — сімвал роду, пэўнай супольнасці, якой з'яўляюцца жыхары гэтай вёскі. Тонеж — сяло вялікае, а Чарнычоўская горы (або проста горы), дзе гукаюць вясну, знаходзяцца на краю сяла, таму старэйшыя ўдзельніцы абраду едуць туды на вазах ці санях і па дарозе співаюць песні. Хлопцы замацуваюць елачку на самым высокім дубе, бліжэй да сонейка. На горах загукаюць вясну, водзяць карагоды, сярод якіх

гульнёвия — «Яшчур», «Грушка», «Перапёлачка». Затым качающа ў снезе з пагоркаў, бо лічыцца, што калі хоць раз з'ехаць, то і ў хаце дабрабыт увесь год будзе, і здароўе моцнае. Галоўная функцыя вогнішча ў Тонежы — знішчэнне масленічнага пудзіла, адпаведна, і сімволіка агню падпарадкавана сімволіцы каляндарнага сімвала: ачышчэнне, знішчэнне «састарэлага» каляндарнага часу. Тонежская Масленіца прадстаўлена адначасова арніта-, фіта- і антрапаморфным каляндарнымі сімваламі. У іх «жыщёвым цыклে» назіраецца трывада: выраб — дэмманстрацыя — знішчэнне ці «натуральная смерць». На этапе деманстрацыі ўсе троі сімвалы выкарыстоўваюцца для запрашэння жыхароў Тонежа на святкаванне Масленіцы за вёскай, на ўзвышшы. Адыграўшы сваю роль, каляндарныя сімвалы выводзяцца з культурнай прасторы па-рознаму: пудзіла спальваюць, ёлку пакідаюць на дубе, печыва з'ядаюць ці пакідаюць на дрэвах [14, с. 153—162]. Захавальніцы абраду — спявачкі фальклорна-этнаграфічнага гурта «Танежанка». Вёска Тонеж у Лельчицкім раёне здаўна вядома як захавальніца этнакультурных традыцый Палесся.

Самая выразная адметнасць усходнепалескага Юр'я — **абрад «Тураўскі карагод»**, што ладзіцца ў в. Пагост Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Для святочнага шэсця рыхтуюць своеасаблівы сцяг — распінаюць на граблі чырвоныя хусткі ці фартухі і выпікаюць адмысловы каравай. Галінкі абкручваюць цестам і саджаюць у печ, каб яно запяклося, пасля чаго ўпрыгожваюць птушачкамі з цеста і рознакаляровымі стужкамі. Шэсце з абразом Прысвятой Багародзіцы, караваем і «сцягам» выходзіць з хаты і праходзіць праз сімвалічныя «вароты», створаныя з рушнікоў, накіроўваеца за вёску, каб «праславіць Юр'е» і папрасіць у Бога благаслаўлення «на буйнае жыта, на ўсплае лета». На вуліцы пэўным парадкам становяцца ўсе ўдзельнікі: спачатку дзве дзяўчынкі, якія нясуць ручнік, хлопец ці мужчына, што нясе ікону, «ваявода» з караваем-карагодам, хлопец з пядцірамянёвай зор-

кай, у сярэдзіне якой знаходзіцца ікона Божай маці, хлопец з граблямі, на якіх прычэплены фартухі. За імі шарэнгай жанчыны, дзяўчата, потым хлопцы. Каб патрапіць на поле, усе дзеючыя асобы павінны прайсці пад ручніком [4, с. 217—219].

Зараз трymае спрадвечную традыцыю фальклорна-этнаграфічны калектыв «Міжречча». Відавочна, юраўскі карагод увасабляе агульную калектыўную сілу, якой надаеца здольнасць упłyваць на ўрадлівасць, на будучы ўраджай.

У заходніх абласцях краіны на першы план выступае ўжо не земляробы, але жывёлагадоўчы аспект юраўскай абрааднасці. Статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці атрымаў **абрад «Юр'я»** з в. Ахонава Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці, дзе асноўнай выступае ідэя ўшанавання маладых сем'яў. Віншавальныя абходы двароў, дапасаваныя да свята Юр'я, на Панямонні здзяйснялі жанчыны і дзяўчата. У некаторых вёсках абходы пачыналіся напярэдадні свята. Асноўнае абраадавае дзяянне — абыход вёскі — у Ахонаве праходзіць у другой палове дня пятага мая, шостага ж — гурт спявачак толькі «праважае Юр'я за сяло», спываючы адпаведную песню ля крыжа. Абраад уключае і прывітанне маладых, якія ў мінулым годзе пажаніліся. Удзельнікі абрааду заходзілі на іх падворак, дзе іх сустракалі маці, бабулі ці самі маладзіцы. У іх гонар гучала песня «Маладая маладачка». Яна ў сваю чаргу дзяякала абраадавымі паясочкамі. Паводле меркавання вяскоўцаў, пояс, атрыманы ад маладухі, валодаў ахоўнымі ўласцівасцямі. У сучасны перыяд ініцыятарам правядзення абраду Юр'я з'яўляецца народны фальклорны гурт вёскі Ахонава, які дзейнічае пры Ахонаўскім сельскім клубе-бібліятэцы. Гурт збіраеца ў клубе, потым накіроўваеца да царквы на пачатку вёскі. Усё пачынаеца малітвой да Святога Юр'я і песней «А мы Юр'я сустракаем» калі царкоўнага крыжа. І сёня спявачак чакаюць у ахонаўскіх хатах, дзе за год згулялі вяселле. Нават калі маладыя там не жывуць, гурт прымаюць іхнія бацькі,

Хоць, традыцыя захавалася, людзі чакаюць спявачак, рыхтуюць пачастункі, стужкі, бо паясы цяпер не ткуць. Стужку разразаюць і раздаюць па кавалку ўсім прысутным. Атрыманыя стужачкі захоўваюць да наступнага Юр'я, яны ліцаца абярэгам [18].

Абрадавы карагод «Стрылка» праводзіцца ў в. Бездзеж Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці на першы дзень Вялікадня (згодна з парадкам праваслаўных святаў) як арыгінальная лакальная абрадавая з'ява народнага мясцовага календару. Ён самабытным арыгінальным спосабам рэалізоўвае ўніверсальныя каляндарныя матывы навалецца: фіксацыя пералому часу і адпаведна змены ў рытуальнай дзейнасці — «вжэ после стрілкі можна і пыты, і співаты, і танцоваты»; прадуцыравальныя матывы — графічная сімволіка і персаніфікацыя новага ўраджаю, што выражанае праз размешчаных у форме трохвугольніка «зырнятак», ролі якіх выконваюць малыя дзеці, і жаночы карагод, які, дакладна імітуючы вастрыё стралы, абыходзіць «зырняты» з абодвух бакоў па кривой лініі; апатрапейная семантыка з выразным сацыяльным ухілам — засцярога вяскоўцаў ад магчымых катаклізмаў, ад негатыўных звычак, каб не страціць «дзявоцкую, парабоцкую, жаноцкую, мужыцкую красу»; актуалізацыя матриманіяльной сферы.

Наогул, аналіз вобразна-тэматычнага складу песенъ, што выконваюцца пад час карагода, паказвае на тое, што «семейныя ўзаемаадносіны як фундаментальная бытальная проблема ў карагодах мае сталую актуальнасць, адыгрывае прэвентыўную ролю. Будучыня праецьцуеца на гульнявую реальнасць дзеля навучання, пераймання вопыту, у тым ліку праз паказ негатыўнага. Гэта фактычна заключана ў прыродзе мастацства, фальклор тут не складае выключэння. Прадчуванне дзяўчынай суроўай будучыні ў замужжы асобныя карагодна-песеннія тэксты выяўляюць на ўзроўні інтутыўнага ў свядомасці герояў» [15, с. 51].

Абрадавы карагод «Стрылка» ўвайшоў у структуру царкоўна-хрысціянскага календа-

ру, які ў свядомасці людзей выступае своеасаблівым маркерам часу. Ваджэнне вясновага абрадавага карагода «Стрылка» адбываецца штогод на першы дзень Вялікадня пасля вялікоднай вячэрнай службы ў царкве, якая памясцовому называецца «Нешпар» і доўжыцца 40—60 хвілін. Пасля службы жыхары вёсак Бездзежскага сельскага савета збираюцца для здзяйснення абраду на вясковай плошчы перад царквой, дзе бацюшка акрапляе ўсіх святой вадой і дае благаслаўленне на пачатак «Стрылкі». Вясновы абрадавы карагод «Стрылка» яшчэ і таму так каштоўны для лакальнай супольнасці, што, будучы сінкрэтычным, садзейнічае існаванню менавіта грамадскага ўзору юнітарнага комплекса, калі становяцца запатрабаванымі і актуальнымі песні, гульні, карагоды, святочнае адзенне, святочныя стравы, мясцовы дыялект, калі дамінуе святочны настрой, святочныя адносины, реальна-ідэальныя ці ўмоўныя паводзіны. Носьбіты традыцый і ўдзельнікі выразна ўсведамляюць сакральную моц абраду і яго галоўнага элемента — карагода «Стрылка».

Разам з тым абрадавы карагод «Стрылка» мае выразныя тыпалагічныя паралелі, а магчыма і генетычныя праформы ў абрадавай практицы суседніх рэгіёнаў. Найбліжэйшымі «свяякамі» выступаюць цэнтральнабеларускі велікодны карагод «Лука», у час якога ў цэнтры вёскі пераважна моладэзь браліся за руکі і ўтваралі ланцужок. У цэнтр ставілі або хлопца, або садзілі на зямлю некалькі малых дзетак. Адна з дзяўчат вяла ўсіх удзельнікаў паміж дзецьмі, пры гэтым вымалёўвалася як бы змейка. Менавіта як «Стрылка» вядомы валынскі карагод: «Дівчата, взявшись за руки, утворюють коло. Одна йде до середини, то — жінка, а за колом — чоловік. Чоловік кідае на жінку стрілку (паличку), співаючи; ёму підспівуе коло». На думку Р. Кавалёвай, заходнепалеская «Стрылка» выяўляе падабенства з падняпроўскім абрадам «Ваджэнне і пахаванне стралы», а яны разам «захоўваюць памяць аб страчаным звязе — рытуальным ахвярапрынашэнні, якое было цэнтрам, інфар-

мацыйным згусткам, каталізаторам разортвання розных ліній абрадаў» [7, с. 463].

Абрад ваджэння Кусты на другі дзень Тройцы з аграгарадка Лобча Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці суправаджаеца куставымі песнямі, з характэрнай разнастайнасцю тэкстаў, музыкай. Гэта абходныя песні з адметнымі рэспрэзентатыўнымі, рытуальна-шлюбнымі, аграрна-магічнымі, патрабавальными матывамі, карагодна-таночныя, сэнсава звязаныя з рытуальнай ідэяй абраду і бяседныя пры заключным этапе. У Лобчы абрад існуе ў жывой традыцыі дзякуючы ініцыятыве мясцовых жыхароў — дзейнасці народнага фальклорна-этнаграфічнага гурта «Лабчанка». Абрадавая дзея пачынаеца да абеду, калі яго ўдзельніцы (жанчыны і дзяўчата) збіраюцца ў хаце ў адной з жанчын. З клёну робяць вянок і адзенне для Кусты, на ролю якой выбіраюць вясёлу прыгожую дзяўчыну. Гурт з Кустай абыходзіць вёску з куставымі песнямі, просячы гаспадароў двароў адaryць Кусту. Гаспадары дораць хлеб, пірагі, мёд, мяса, сала, яйкі, напоі, даюць грэшы, некаторыя накрываюць стол і частуюць усіх удзельніц абраду. Пасля таго, як абыход завяршыўца, гурт накіроўваеца туды, дзе ўсе збіраліся перад пачаткам абыходу двароў і пакінулі прыгатаваныя дома стравы. Усе ўдзельніцы абраду імкнутьца сарваць па некалькі лісткоў з «Кусты». Жанчыны вераць у лекавую моц гэтай зеляніны. Вяночак Кусты вешаюць на покуць. Завяршаеца свята агульным святочным застоллем. «Праз выкананне абраду ў старажытнасці адбывалася злучэнне дзвюх частак роду — пакаленняў, якія жывуць, і тых, што ўжо памерлі (продкаў). Эварот да продкаў, сімвалічныя дары павінны былі забяспечыць увесь комплекс умоў, неабходных для жыццядзейнасці роду» [22, с. 266–267].

Штогадовае бесперапыннае ўзнаўленне на Тройцу гэтай традыцыі, перанятай ад старэйшага пакалення ўдзельнікамі фальклорна-этнаграфічнага гурта «Лабчанка» сумесна з лабчанскімі дзяўчатаў старэйшых класаў, мае выключнае значэнне для далейшага існавання

абраду. Тое, што яны яго захавалі і берагуць, маючы ў рэпертуары каля 30 песен, несумненна заслуга яшчэ жывых спявачак старэйшага пакалення і спеўных лідэраў гурта, а таксама жыхароў Лобчы, якія чакаюць і шчыра прымаюць удзельнікаў абыходаў.

Пазначаныя акалічнасці ініцыяруюць адраджэнне куставой абрауднасці ў тых мясцінах, дзе яна затухае і захоўваецца толькі ў памяці. Асабліва гэта важна для тэрыторыі Пінскага Палесся, якая з'яўлялася некалі эпіцэнтрам існавання традыцыі Ваджэння Куста. Наяўнасць куставага абраду гуманізуе і кансалідуе соцыум, спрыяе развіццю патрыятычных пачуццяў, развівае эстэтычны густ. Ён становіцца важкім складнікам ідэйна-выхаваўчай работы ў школе, процістаіць разбуральным тэндэнцыям, пад уплыў якіх, на жаль, трапляюць падлеткі і моладзь. Абрад «Ваджэнне Кусты» — эстэтычна значная з'ява. Ён прыгожы з візуальнага боку, багаты на мастацкае напаўненне, традыцыйны па структуры, але дaeе простор для дыялогавай імправізацыі.

Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы» з в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці захаваўся да нашых часоў у натуральных умовах яго бытавання. «Ваджэнне і пахаванне стралы» праводзіцца на шостым тыдні пасля Вялікадня, на 40-ы дзень — у чацвер, у дзень, калі праваслаўная царква адзначае Узнясенне Гасподняе, ці, панараднаму, Ушэсце. Жанчыны апранаюцца ў святочнае адзенне і збіраюцца ў цэнтры вёскі, каб вадзіць карагоды. Потым удзельніцы абраду з карагода дзелянца на шарэнгі і са спецыяльнымі песнямі, трymаючы адна адну пад рукі, накіроўваюцца за вёску да жытнёвага поля. Эзор і выправа працэсіі суправаджаюцца песней з сюжэтам пра забітага малойца і з зачынам «Ой, пушчу стралу да(-й) па ўсём сялу», дзе гучыць заклінальны зварот да стралы з просьбай некага забіць: добрага маладца, каня-варанца, яснага сокала, вутку-селезня. Цікавасць уяўляюць прыпевы, што паўтараюцца ці пасля кожнага радка, ці пасля двухрадкоў: «Ой, люлі, вада каля гара-

да», «Ой, лялей вада каля гарада». Веснавыя пасадкі закончаны, насенне ўзышло, настала пара росту раслін, для чаго патрэбна іх захаванне ад перуновага агню і добрая вільготнасць. І само дзеяства, і песні, уключаныя ў яго, і народнае тлумачэнне сэнсу абраду сведцаць, што найперш ён праводзіўся з мэтай адвесці «грамавую стралу» ад вёскі, пазбегнуць веснавых пажараў ад перуна, ад маланкі («Каб маланка не ўбіла», «Кабы ўвесці граzu на лета ад дзярэўні») [4, с. 231–235]. Да святочнага шэсця далучаюцца іншыя жыхары вёскі. На ўскрайку поля жанчыны рассаджваюць, як снапкі жыта, тры групкі дзяцей і паміж імі змейкай водзяць карагод «крывы танок», увасабляючы ідэю засцярогі жыцця, прадаўжэння роду. Потым з воклічамі: «Чыя каша падгарэла?» удзельніцы карагоду падкідваюць дзяцей угору, што павінна спрыяць добраму будучаму ўраджаю. Пасля качаюць дзяцей у жыце, самі качаюцца, каб быць здоровымі. У полі адбываецца і асноўная абрадавая дзея — «пахаванне стралы». Удзельніцы абраду зрываюць па тры каласкі жыта, бярудь гузікі, манеты і закопваюць іх у зямлю, пры гэтым загадваюць жаданні і замаўляюць: «Ляжы, мая страла, да таго года, каб жывы былі ўсе і здаровы» [10, с. 269–272]. З гэтага моманту лічыцца, што вясна скончылася, таму співаць веснавыя песні ўжо нельга — з поля жанчыны вяртаюцца з летнімі і пазаабрадавымі песнямі, прыпейкамі. Непарседныя носьбіты абраду «Ваджэнне і пахаванне стралы» — удзельніцы фальклорна-этнаграфічнага гурта «Казачка» Казацка-Балсунскага сельскага клуба-бібліятэкі, які існуе ў вёсцы з 1969 г. Гэтыя жанчыны выдатна валодаюць мясцовай спеўнай традыцыяй, для якой харектэрны багаты паэтычны змест, дасканаласць мастацкай формы, прыгажосць мелодый, што ўзбагачае абраад і надае яму непаўторнасць.

Абраад «Провады русалкі» з в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці звязаны з заканчэннем святкавання Русальнага тыдня на восьмым тыдні пасля Вялікадня і праводзіцца штогод пасля Тройцы, у нядзе-

лю. Да абраду далучаюцца практична ўсе жыхары Вялікага Бору, якія з нецярпеннем і радасцю чакаюць провадаў Русалкі. Удзельнікі традыцыйнага абраду апранаюцца ў святочнае адзенне, рыхтуюць кветкі, плятуць вянкі і пад абрадавыя песні ідуць ад цэнтра вёскі да поля — праводзяць Русалку, праганяюць яе ў жыта, асвячаюць сарваную з яе зеляніну, водзяць карагоды і скачаюць праз вогнішча, каб атрымаць ачэшчэнне агнём. Абрадавая дзея звязана са спецыяльнымі абрадавымі атрыбутамі: вялікі і мнóstам малых вянкоў, якія «асвячаюць» над полыменем; вялікі вянок удзельнікі разрываюць і разбіраюць зеляніну з яго і з «адзення» Русалкі, каб пакласці на агародах — для добра га ўраджаю. Каб прыняць удзел у традыцыйным абрадавым дзеянні, штогод у Вялікі Бор з'язджаюцца жыхары на вакольных вёсак і раёнага цэнтра.

Як адзначае навуковы эксперт абраду У. Сівіцкі, «Провады русалкі» (другая назва — «Русалка») вёскі Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці тыпалагічна суадносіцца з іншымі русальнімі праводнымі рытуаламі, зафіксованымі на Беларусі якраз пераважна ва Усходнім Палесці, і характарызуецца часавай і структурнай цэласнасцю. Абрадавая дзея выдае пры гэтым выразныя рысы праводнага русальнага рытуалу абходнага тыпу, пашыранага ў паўднёвых раёнах Гомельшчыны, але адначасова ў ёй, за невялікім выключэннем, вытрыманы амаль што ўсе элементы «класічных» рытуалаў «проводы русалкі». У прыватнасці, абраад уключае у сябе папярэдні збор непасрэдных выканаўцаў, а таксама моладзі, дзяцей, жыхароў вёскі розных узроставых і сацыяльных груп у парку (пасярэдзіне вёскі Вялікі Бор), выбар прыгожай маладой дзяўчыны на ролю Русалкі і двух юнакоў на ролю Русалінаў, пераапрананне у традыцыйныя народныя святочныя строі, пляценне вянкоў з зеляніны і кветак усімі ўдзельнікамі, у тым ліку вянка і «зялёнаага ўбрання» для Русалкі і асобнага вялікага русальнага вянка. Усе абрадавыя дзея аб'екты ўна захоўваюць архаічную функцыянальную семантыку русальскага

часу: у абраадзе на першы план выступае не дэмантчна-маністичная, а менавіта сакральна-магічная міфалогіка русалкі як земляробчага вегетатыўна-прадукавальнага духа расліннасці траецка-купальска-пястроўскага часу [20, с. 372–373].

Абыдзённы абраад «Намётка», які праvodзіцца на свята Спаслання Духа Святога на апосталаў па календары каталіцкай канфесіі («Зялёныя свёntкі») — адметнае праяўленне лакальнай культурнай традыцыі вёскі Папшычы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Па агульна прынятай этнолагамі і фалькларыстамі класіфікацыі ён належыць да абыдзённых абраадаў, ці аброчных дзёй, святаў, якія былі ўстаноўлены па абязанні як падзяка або аброк Богу за дапамогу жыхарам канкрэтнага населенага пункта пры ўзінкенні կрызісных сітуацый — эпідэмій, мору, засухі і інш. Кожны абыдзённы абраад заўсёды мае лакальны харктар, бо ўзник ён у вясковай супольнасці з нагоды канкрэтнай կрызіснай сітуацыі. Першапрычынай узінкнення гэтага абрааду ў в. Папшычы з'явілася збаўленне вёскі ад халеры, якое здарылася на пачатку XX ст. Тады, каб выратаваць сябе і сваіх блізкіх ад хваробы, вяskоўцы выканалі тыповы аказіянальны абраад: вырабілі за адну ноч аброчную тканіну — намётку — і з чытаннем малітваў здзейснілі хрэсны ход вакол вёскі, пасля чаго хвароба адступіла.

На сённяшні дзень актыўную ролю ў падтрыманні жыццядзейнасці абрааду адыгравае каталіцкі касцёл. Здзяйсняўся абраад і ў савецкі час, нягледзячы на забароны і штрафы, якія выплочвалася пасля ўся вёска. Намётку таемна неслі на могілкі, а адтуль у вёску Мосар. Новы перыяд у існаванні абрааду пачынаецца ў канцы 1980 — пачатку 1990-х, калі ў Мосар прыезджает ксёндз Ёзас Булька, які сваім бяс-спрэчным маральным аўтарытэтам падтрымаў даўнюю народную традыцыю.

Разам з тым, прадстаўлены абраад спалучае каталіцкія адправы з надзвычай архаічнымі дахрысціянскімі ўяўленнямі, што выяўляеца ўжо на ўзроўні ўласна цырымоніі. Абраад распачынаецца адмысловым спевам, пасля чаго

разгортваецца адрэз палатна — намётка. Адрэз палатна даўжынёй 5–6 м трymаюць са-мыя маладыя члены супольнасці, а па магчы-масці дзеці. І далей палатно павінны быті несці дзеці, што яшчэ раз сведчыць пра сакральныя сэнсы абрааду. Вяskоўцы кладуць на намётку ахвяру. Пасля са спевамі працэсія накіроўваеца прац усю вёску на могілкі (прыкладна 5 км). Намётку могуць праносіць над маленікімі дзецьмі і іх бацькамі, каб яна забрала хваробы і дала здароўе. На шляху да працэсіі далучаюцца людзі. Каля касцёла, што знаходзіцца на могілках, адбываецца асвячэнне намёткі і яе ахвяраванне касцёлу. Падчас Святой імшы палатно трymаюць разгорнутым. Усе, хто прыехаў на могілкі і не ішоў у працэсіі, кладуць на намётку ахвяру.

Здзяйсненне абыдзённага рytуала спалучаеца з шанаваннем продкаў, спрыяле выхаванню ў новых пакаленняў паважлівых адносін да продкаў і захаванню сваёй культурнай адметнасці. Выраб намёткі і шэсце з ёю, а таксама калектыўнае ахвяраванне рэпрэзентуюць акт калектыўнага волевыяўлення і звароту да вышэйшых сілаў. Намётка ўспрымаецца як калектыўная ахвяра ўсіх жыхароў вёскі. Гэта ахвяра здзяйсняецца для падтрымання паспяховага існавання мясцовай супольнасці, павінна засцерагчы вяskоўцаў ад магчымых катаклізмаў. Вяskоўцы па сёння вераць у моц намёткі, у тое, што яна ахоўвае ўсю вёску.

Абыдзённаму ручніку прыпісвалася ўласцівасць успрымаць, убіраць у сябе рэальнае зло або служыць неадольнай перашкодай для яго пранікнення ў жыццёвае кола людзей. На пачатку, як сведчаць старожылы вёскі, палатно не куплялі, але выраблялі самі за адну ночь. Таму паўната і завершанасць усяго працэсу за кароткі тэрмін часу надавала вырабам сакральнасць і магічную моц. Магічныя якасці абыдзённіка і звязваюцца з яго навіной, а значыць, з абсолютнай чысцінёй, пры сутыкненні з якой разбіваецца моц нячыстай сілы. У час аходу вёскі намёткай ахоплівалася ўся асвоеная дадзеным сочыумам простора. Інакш кажучы, тканне абыдзённага палатна звязва-

лася з ідэй абнаўлення свету і вяртання яму першапачатковай чысціні. Сіла абыдзённага ручніка палягае ў прысутнасці ў ім своеасаблівай моцы, псіхічнай энергіі ўсяго калектыву, тоеснай высокім духоўным памкненням.

Аброчныя традыцыі беларускага народнага календара працягваюцца і ў абраадзе «**Намскі Вялікдзень**», які праводзіцца ў чацвер Велікоднага тыхдня ў в. Аброва Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці. І гэты абраад належыць да т. зв. «заветных празнікаў» ці аброчных дзён, святаў, якія былі ўстаноўлены па абяднанню як падзяка або аброк Богу за дапамогу жыхарам канкрэтнага населенага пункта пры ўзнікненні крызісных сітуацый — эпітэміі, мору, засухі і інш. Першапрычынай устанаўлення гэтага свята ў в. Аброва лічыцца збаўленне вёскі ад хваробы і смерці дзяцей, якое здарылася на пачатку XX ст. Раптам нейкі мор напаў на вёску — сталі паміраць дзеці. Даюсльня не хварэлі, а дзяцей хавалі штодня. І не ведалі ўжо што рабіць, да якіх дактароў звяртацца, да якіх знахароў ісці. І тады падказалі старыя людзі: трэба жанчынам вёскі сабрацца разам на адну ноч. За гэтую ноч нітак напрасці, насукаць і саткаць ручнік. А мужчынам за гэтую ноч зрабіць хатку-ківот, каб можна было ўчатырох несці. У зробленую за ноч хатку трэба паставіць абраз Маці Божай, укрыць яе сатканым ручніком і да ўзыходу сонца абысці ўсю вёску па круге, да кожнай хаты, кожнага двара. За адну ночь напралі нітак, насукалі і саткалі ручнік, змайстравалі хатку і да ўзыходу сонца абышлі ўсю вёску. І мор адступіў, перасталі паміраць дзеці. З тых часоў у гонар таго дня, каб мінала ліхалецце вёску і яе людзей, штогод у чацвер пасля Вялікадня выносіцца абраз Маці Божай, Апякункі аброўскай, у спецыяльнай хатцы-ківое, і ідзе па вёсцы працэсія: з ліхтаром наперадзе, харугвамі і крыжкам, услаўляючы Святое Уваскрэсенне Ісуса Хрыста [6, с. 34].

У сучасны перыяд правядзенне гэтага аброчнага свята захоўвае многія традыцыйныя звычаі, абраады, вербалельныя тэксты, прымеркавана яно да чацвярга Велікоднага тыхдня, які на Заходнім Палессі з'яўляецца ад-

ным з галоўных дзён ушанавання памерлых і мае лакальныя назвы **Навскі чэтвэр, Навскі Вэлыкдэн, Намскі Вэлікдэн, Наўскае Велікодне, чэтвэр Наўскы, Паска умершых, Помэнальніца**.

Традыцыя памінання продкаў з агра-гарадка Раздзялявічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці мае выразны лакальны змест. Па-першае, лакальная адметнасць выяўляеца ў самім выбары святаў і дзён для ушанавання памерлых — а гэта падкрэслена другі дзень Вялікадня, Успенне і восеньскія Дзяды. Істотна, што найвялікшае народна-хрысціянскае свята Вялікадня патрабавала аблітнай цэласнасці соцыума — як у живой, так і мёртвай яго частках. Праз наведванне могілак і хрыстосаванне з памерлымі адбывалася сімвалічнае замацаванне нябожчыкаў як паўнапраўных членаў соцыума. Рэдкім і важным ёсць звычай званіць у званіцу, чым «будзяць памерлую радню», і абыход усіх сваіх родных, каля кожнай магілкі праліваючы салодкую ваду і пакідаючы велікодныя прысмакі. Гэтак-сама адметным кампанентам раздзялявіцкага памінальнага комплексу выступае звычай ісці на могілкі на Успенне, калі жыхары вёскі нясуць сваім родным розную гародніну, каб аддэячыць за тое, што дапамаглі вырасці ўраджай, і прыгаворваючы паказальнае «вазьміце і вашу долю». Гэта яшчэ раз паказвае на сімвалічную ўключанасць продкаў у вясковы цэльны соцыум, калі на ўсіх этапах яго існавання патрабуецца пераразмеркаванне долі і падзяка. На восеньскія Дзяды зранку (да абеда) адзін прадстаўнік з сям'і ідзе на могілкі да званіцы, звоніць і запрашае ўсіх сваіх блізкіх: «Ходзіце на обеды до нас, мы ўжо гатовыя, а вы ляжыце». Мясцовыя жыхары кажуць, што калі не паклічаш дзядоў на вячэр, то яны будуць цэлы год сніцаць і пужаць. Правядзенне абраадавых рытуалаў на Дзяды калісьці было накіравана на тое, каб залагодзіць душы продкаў, заслужыць іх спрыянне ў жыцці і ў гаспадарцы.

Трывалае існаванне Дзядоў і ў наш час тлумачыцца душэўнай патрэбай жывых ушанава-

ць пам'ять памерлых. Вартым захавання ёсьць і прыняты ў рэгіёне набор памінальных страў, якія сваёй глыбінай семантыкай нясуць ідэю ўстанаўлення сімвалічнага контакту, падзякі і надзеі на падтрыманне духоўных контактаў. Вечарам спраўляюць у кожнай сям'і памінальную трапезу, якая да нашых дзён патрабуе абавязковай паслядоўнасці абрадавых дзеянняў, строгасці паводзін і психалагічнайstryманасці. Запаліўшы стрэчаньскую свечку, гаспадар ці гаспадыня распачынаюць малітву і запрашаюць нябожчыкаў на вячэр.

Пахавальна-памінальныя звычаі і абрады да сённяшняга дня — самая жывучая і моцная, самая кансервартыўная частка традыцыйнай народнай культуры беларусаў. Будучы да нашых дзён самай загадковай і таямнічай з'явай, смерць і ўсё, звязанае з ёй, запаўняе душу чалавека пэўным страхам і разам з тым патрабуе прытрымлівацца спрадвечных законаў і нормаў паводзін, ад якіх, ва ўяўленнях, залежаць далейшыя здароўе, дабрабыт і спакой жывых насельнікаў. Менавіта пахавальна-памінальны комплекс — гэта тое поле, што ўвабрала ў сябе каштоўнасці традыцыйнай культуры, трывала замацавала іх у ментальнасці людзей. У гэтым плане менавіта пахавальна-памінальная абраданасць валодае магутнымі механізмамі захавання традыцыйнай культуры і таму актуальнасць яе падтрымання набывае грамадскае значэнне. Гэтая сфера ахоплівае ўвесь комплекс сацыяльных прайаў стаўлення да памерлых і да іх памяці і тым з'яўляецца важнай часткай жыцця грамадства, яго духоўнай спадчыны. На сучасным этапе развіцця дзяржавы рытуальная галіна камунальнага абслугоўвання насельніцтва сутыкаецца са шматлікімі проблемамі, адэватнае вырашэнне якіх не можа абыйтися без ведаў традыцый у справе пахавання і шанавання памерлых.

Традыцыя памінання продкаў з рытуальнай абрадавымі дзеяннямі і прыёмамі з аграгарадка Раздзялавічы канцэнтруе ў сябе светапоглядную пазіцыю, маральна-этычныя, гаспадарча-эканамічныя, грамадска-палітычныя ідэі і звычаі, якія рэгламентуюць паводзіны людзей

на розных этапах. Практычна значнасць атрымання абрадам статуса нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці вынікае з магчымасцю ўключэння культурных рэсурсаў у сучасную тэорию і практику грамадзянскай абраданасці праз узаемасувязь традыцый і інавацый у пахавальна-памінальным абраце беларусаў. Сацыяльная значнасць разгляданых абрадаў вызначаецца яшчэ і тым, што яны акумулявалі і пранеслі праз стагоддзі адмысловыя спосабы пераадолення крэйсінных сітуацый. У сучасны перыяд адбываецца спрашчэнне і ўніфікацыя памінальных абрадаў беларусаў і прывод іх да агульнай інварыянтнай мадэлі. Разам з тым харектэрнай рысай сучаснай памінальной абраданасці беларусаў з'яўляецца захаванне яе шматлікіх лакальных варыянтаў.

У культуры кожнага народа ёсьць звычаі ці абрады, якія надзейна захоўваюць вельмі важныя для гэтай культуры сакральныя сэнсы і ў даволі ўстойлівой форме праносяць свой змест праз вякі. Да ліку такіх адносіцца і распаўсюджаны пераважна на ўсходзе краіны ўнікальны абрад «**Свячы**», які мае глыбокія карані, узыходзіць да язычніцкіх культаў, аднак цягам свайго існавання арганічна ўключае хрысціянская ідэі і ў такім цэласным, багатым светапогляднымі алюзіямі выглядзе дажыў да нашых дзён. Вучонымі выказваецца меркаванне, што свечкі, якія знаходзяцца пры абразах, з'яўляюцца хрысціянізрованым рэліктам культуры радавога агню — хатняга агменю.

Важна адзначыць, што абрад «**Перанос Міхайлаўскай свячы**» з аграгарадка Вялячычы Барысаўскага раёна Мінскай вобласці сам па сабе адметны і складае фактычна заходнюю мяжу арэалу гэтага самабытнага свята. Словам «Свяча» называюць як саму ікону, уласна свечку, так і абрад яе пераносу, які прымяркоўваецца да дня ўшанавання таго ці іншага святога, у прапанаваным выпадку — святога Міхаила як хрысціянскага заступніка (21 лістапада). Абрад складаецца з падрыхтоўкі (верагодна, у традыцыі наладжвання, «сукання») вялікай васкавай свечкі — «свячы», якая прысвячалася святому-патрону, калектыўнага набажэнства

(малення) яго іконе і агульнага застолля ў складчыну. Прычым гэта два ўрачыстыя застоллі — у хаце, дзе святыня знаходзілася раней, і той, куды пераносілася. Абавязковымі атрыбутамі свячы і ўсяго шэсця з'яўляюцца хлеб/жыта, свечкі і рушнікі. «Хазяйкі перасыпаюць зярно ў паўлітровай баначкі адзін аднаму троны разы. Перасыпаюць. Тры разы перасыпюць, перамянняюцца хлебам», — расказала ў 2008 г. адна з актыўных удзельніц абраду. Падобны сімвалічны абмен хлебам і зернем як бы матэрыйальная ўвасабляе разуменне соцыуму, які трывмаецца дадзенага звычаю, як цэласнай адзінкі, супольнасці з сумеснымі духоўнымі і матэрыйальнымі каштоўнасцямі.

Свяча паўстае ў традыцыйной культуры перш за ўсё як калектыўны аброк, сродак забеспячэння сабе здароўя і дабрабыту на год наступны. Менавіта гэты абраад сёння — выдатная ілюстрацыя традыцыйной духоўнай культуры беларусаў, у якой хрысціянскае і дахрысціянскае складаюць адно непарыўнае цэлае, штурчнае размежаванне якіх пагражае самому існаванню звычаёвасці. Абраад знітаваны як з календарнымі, так і сямейна-родавымі абраадамі, перадусім выяўляе агульныя элементы з рытуаламі ўшанавання продкаў. У любым разе абраадавыя стравы абрааду «Свячы» нясуць у сабе семантыку памінання і сімвалічнага паяднання светаў. Ёсць пэўнасць, што вяскоўцы і надалей будуць захоўваць гэты неабходны «кулінарны мінімум».

Абраад «Варварынская свяча» у в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Вакол аброчнай свячы сфарміраваўся своеасаблівы саюз жанчын — прадстаўніц розных сем'яў, часцей за ўсё сталага і сярэдняга ўзросту, якія далучыліся да абрааду, каб праз аброк свячы пазбавіцца кожная свайго асабістага гора ці няшчасця. Кола носьбітаў абрааду з'яўляюцца дастаткова вузкім і ўключае 8–10 прадстаўніц розных сем'яў. Пераважная большасць удзельніц — людзі сталага ўзросту, разам з тым да іх час ад часу далучаюцца жанчыны сярэдняга ўзросту, часцей за ўсё гэта блізкія сваякі: дачка або нявестка. Такім чы-

нам, у дачыненні да дадзенага элемента вылучаюцца дэве мадэлі перадачы — вертыкальная і гарызантальная. Да вертыкальнай мадэлі адносіцца перадача праз сям'ю ад пакалення да пакалення, а да гарызантальнай — перадача ўнутры лакальнай вясковай супольнасці паміж сем'ямі. Э году ў год свяча пераходзіць з хаты ў хату, ад адной гаспадыні да другой. Паслядоўнасць чарагавання не парушаецца дзесяцігоддзямі. Жанчыны наперад ведаюць, праз некаторы час шаноўная «госця» вернеецца і зноўку стане надзейным абярэгам для хаты, гаспадаркі, а найперш для сям'і. Калі ж нейкая гаспадыня жадае далучыцца да саюза аднавясковак, то ў яе хату свяча завітае ў гэтым жа годзе. Абраад і сёння захоўвае старожытную сакральную функцыю, якая заключаецца ў веры носьбітаў традыцыі ў звышнатуаральную сілу свячы дапамагаць чалавеку, калі да яе звярнуцца і даць аброк. Менавіта гэта функцыя робіць абраад шанавання свячы актуальным для сучаснага грамадства. Па словах носьбітаў, свяча дае здароўе сям'і, родным, таму яны «абракаюцца самі на сябе і на сваю сям'ю». Лічыцца, што дом, дзе знаходзіцца свяча, абыходзяць ліха і хваробы, калі ў хаце ёсьць нежанатыя хлопцы ці незамужнія дзяўчата, то яны абавязкова знойдуць сабе пару, бо святая Варвара нясе ў хату дабрабыт, мір і спакой. У супольнасці прынята звяртацца да свячы на працягу ўсяго года: гаспадыня хаты, дзе сакральны атрыбут знаходзіцца, звяртаецца да яе, і калі здарыцца штосьці добрае, і калі дрэнная падзея закране жыццё.

Абраад выконвае камунікатыўную функцыю і функцыю ўнутранай рэгуляцыі жыцця супольнасці: жанчыны, аб'яднаныя вакол свячы, заўсёды гуртам, талакой прыходзяць на дапамогу адна адной, калі здарыцца якай-небудзь бяды або чакае цяжкая праца, выкананаць якую своечасова адной нельга. Кожны год для правядзення абрааду патрэбен воск, які выкарыстоўваецца для «амаладжэння» свячы. Жанчыны-удзельніцы абрааду купляюць воск у мясцовага пчаляра і падлепліваюць свячу — прымацоўваюць яго да «тулава», «рук» і «га-

лавы». Таксама важным элементам з'яўляецца захаванне традыцыйной структуры сялянскай хаты: свяча разам з аброзом святой Варвары і хлебам ставіцца на самае важнае месца ў хаце — покуць. Лічыцца, што свяча мае вочы, якія ёй закрываць нельга, таму ні адна гаспадыня ніколі не схавае свячу. Трэба падкрэсліць, што абрадавыя дзеі доўжацца два дні. У першы дзень жанчыны збіраюцца ў хаце, дзе год была свяча і ікона [5]. Гаспадыня хаты выносіць свячу, ставіць яе на засланы абрусом стол, а побач на қрэсле павінна заўсёды быць ікона святой заступніцы. Жанчыны, якія ўваходзяць у саюз свячы, распранаюць атрыбут-абярэг (адзенне пакінуць назаўтра ў царкве пасля асвячэння новага, яно будзе выкарыстана на патрэбы храма). Выява свячы нагадвае чалавека з узятымі ўгару рукамі. Жанчыны памаліся, і аб'явілі што пачынаецца абраад пераапранання свячы. Потым новы ўдзельнік саюза, маладая жанчына, падышла да стала і палажыла на яго кавалак тканіны і ручнік. Пасля гэтага ўсе заняліся справай: нехта рабіў кветкі для вянка, нехта шыў спадніцу для свячы. Сама гаспадыня не прымала ў гэтym ўдзел, яна рыхтавала развітальны стол. Калі адзенне было гатова, пачалі апранаць свячу. Затым жанчыны палажылі чырвоную стужку на стол і пачалі адразаць ад яе роўныя кавалкі. Кожны з прысутных браў кавалак стужкі, падыходзіў да свячы і павязваў сваю стужку пад пояс «Варвары», загадваючы пры гэтym самыя патаемныя жаданні. Потым свячу запалі (усе троі яе свечкі — «рукі» і «галаву»), сталі паўкругам і запелі псальмы [19]. Пасля песнапення пачалося святочнае ўрачыстасе развітальнае застолле. Праз некаторы час усе прысутныя ўзняліся з-за стала, гаспадыня ўзяла свячу, а тая, хто абраакалася ўпершыню, — аброз святой Варвары, і ўсе разам рушылі да хаты новай ўладальніцы свячы. Новая гаспадыня свячы сустракала ўсіх на парозе хаты з хлебам-соллю на ручніку і свячай у руцэ. Назаўтра ўсе жанчыны паехалі ў царкву ў Мсціслаў: святар пасля набажэнства падышоў да прыстолу, прачытаў малітву ў гонар святой пакутніцы Варвары, асвяціў свя-

чу. Жанчыны забралі свячу, палажылі на стол мінулагоднє адзенне, бо «вопратка» свячы — святая, падзякавалі святару і паехалі да хаты. У гэты ж дзень вечарам жанчыны пайшлі да хаты новай гаспадыні свячы і паставілі свячу і аброз на покуці.

«Абраад заклікання дажджу» — адметнае праяўленне лакальнай культурнай традыцыі вёскі Стары Дзедзін Клімавіцкага раёна Магілеўскай вобласці. Па агульна прынятай этнолагамі і фальклорыстамі класіфікацыі ён належыць да аказіянальных абраадаў, якія праvodзяцца з нагоды сітуацый, выкліканых паштэннем звыклага жыцця чалавека і ўзнікнення вострай неабходнасці іх змянення. Абраады заклікання / выклікання дажджу вядомыя амаль усім народам свету. У беларусаў яны прадстаўлены мноствам канкрэтных формаў і варыянтаў, якія адрозніваюцца па часе выканання рытуала, па складу ўдзельнікаў, па дзеяннях, якія яны здзяйсняюць, і шэрагу іншых характеристыстyk. Абраады выклікання дажджу змяшчаюць мноства рытуальных дзеянняў і забаронаў магічнага кшталту: абход (абворванне) вёскі, поля, храма ці калодзежа (звычайна троі разы); аранне дарогі/ракі, тканне абыдзенных ручнікоў і выраб аброчных крыжоў, якія ставіліся на ростанях або каля калодзежа, рытуальныя дзеянні над магіламі «нячыстых» нябожчыкаў, што лічыліся прычынай засухі; ablіванне вадой, разбурэнне мурашнікаў, забойства вужоў і жаб і вывешванне іх скурак на дрэвах; разбіванне гаршкоў, выліванне баршчу і высыпанне маку ў калодзеж і інш. **«Абраад заклікання дажджу»** вёскі Стары Дзедзін адпавядае магічным універсаліям традыцыйной культуры, у традыцыі вытрыманы ўсе складовыя часткі абрааду: аранне дна ракі плугам адбываецца тройчы, вытрымліваецца гендарны складнік гэтай абраадава-рытуальнай практыкі (выканаўцамі дзеянняў заўсёды з'яўляюцца жанчыны, раней абавязкова ўдовы, якія распраналяюцца да гала, а зараз апранаюцца ў споднія сарочки), захоўваецца таямнічасць абраадава-магічных дзеянняў (пазбяганне прысутнасці «чужых» або мужчын), здзяйсненне абрааду ў паслябедзены

час, абавязковы рытуальны смех у час вяртання дадому, «каб дождж быў лёгкі і вясёлы» і г. д. Носьбіты традыцый і ўдзельнікі абраду выразна ўсведамляюць і адназначна вызначаюць мэту магічных дзеянняў, якія яны здзяйсняюць, — выклікаць дождж, бо «гарыць ўраджай».

Сёння ў абраце актуалізаваны такія паняцці, як узаемасувязь чалавека з навакольным асяроддзем, залежнасць вынікаў працы чалавека ад сілаў прыроды, клопат пра ўсеагульны дабрабыт, знакавая для разумення функцыя-навання традыцыйнай культуры. Відавочна, што канкрэтная праца па выяўленню і прадстаўленню таго ці іншага каляндарнага абраду з'яўляецца моцным стымулам у ажыццяўленні падтрымкі носьбітаў народных ведаў і ўменняў, мовы, звычаяў і нораваў сямейнага і абрадава-святочнага жыцця [1]. Факт існавання абраду выклікае гонар у жыхароў вёскі. «Абрад заклікання дажджу» вёскі Стары Дзедзін Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці — жывы, дзейны абрац, запатрабаваны жыхарамі вёскі; мясцовая супольнасць выразна ўсведамляе каштоўнасць гэтай традыцыі, яе ролю ў захаванні раўнавагі і светаладу ў межах універсальнай гнасеалагічнай мадэлі «чалавек — Сусвет»; важна і тое, што ў вясковай грамадзе Старога Дзедзіна ёсьць група актыўісташаў — ўдзельніцы фальклорна-аўтэнтычнага ансамбля «Астронка». Усё названае выступае належнай зарукай далейшага працягу бытавання абраду, яго арганічнага ўзнаўлення ў культурнай прасторы в. Стары Дзедзін. Важнасць захавання абраду заключаецца ў наступным: гэта відавочны і значны фактар сацыякультурнай кансалідацыі мясцовых супольнасці, што забяспечвае арганічнасць перадачы наступным пакаленням жыццёвага вопыту; мае вялікае ідэалагічна-выхаваўчае значэнне; мае значную навуковую вартасць як феномен архаічнай духоўнай культуры нашага народа; неабходная насыльніцтву ў пытаннях пераадolenня крэзісных ситуаций.

Да святаў народнага календара часта прымеркаваны абрады і звычаі пакланення святым крэзісам і камянем.

Традыцыйна паломніцтва і пакланення крэзісам «Блакітная крэзіса» жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўскай і Гомельскай абласцей, сумежных раёнаў Расіі. Паломніцтва ў Кліны было і застаецца самым масавым на тэрыторыі Магілёўскай вобласці. У свяце, якое штогод ладзіцца 14 жніўня на Мядовы Спас («Макавей»), удзельнічае практична ўсё насельніцтва бліжэйшых да крэзіса вёсак Слаўгарадскага раёна і раёнага цэнтра. Жыхары Присожжа — Магілёўскай і Гомельскай абласцей, а таксама сумежных тэрыторый Расіі і Украіны (Смаленшчыны, Браншчыны, Чарнігаўшчыны) у гэты дзень збіраюцца да крэзіса. Людзі, якія прыходзяць на свята, бяруць удзел у хросным ходзе, малебне, асвячэнні крэзічнай вады і купанні ў ёй. Святыя хрысціць малых дзяцей і дарослых. Завяршаецца свята наведваннем і пакланеннем асвячоным старажытным каменным валунам, што знаходзіцца на нерукаворнай паляне, дзе б'е крэзіса. Сама крэзіса — цікавы і незвычайні прыродны аб'ект. Вада ў ёй мае пастаянную тэмпературу +8°C, не замярзае зімой і не награваеца летам [6, с. 84].

Шанаванне крэзіса суправаджаецца і пераказваннем легенды, вядомай яшчэ з запісу Е. Раманава. Старожылы памятаюць яе ва ўсіх падрабязнасцях: «Чаго эта крініца ў Клінах святая крініца. У пана была дачка і слугі былі. І быў дужа красівы хлопец, коні даглядаў. Ну і эта дачка палюбіла этага хлопца. І хадела за яго замуж выйці. Ну, і так бацька адпрашаваў, і так, і за тога, і за тога, а яна: «Не хачу ні за багатага, я толькі пайду за этага конюха замуж. — Ладна. Такоя заданія табе дам. Бярі свайго хлопца, а я слугу другога — і даў ім па камню. Хто камень далей кіне, той будзе твой жаніх». А кідалі камень у рошчы, эта ж гара была. А тут лес. І з етага гары, ці рукамі, ці стрялялі, этага я ўжо не знаю. І вот камень лёг багатага дальшы за этага. Бацька павёў: «Ну вот, багаты выйграў, вот яго камень». А еты камень не знаем дзе. Яна тады як стаяла, тады і гаворя: «Ну, бацька, раз ты ўжо так напіраеш, я луччы на етым месце стану

крініцай, і буду людзей паіць вадзіцай. А ты са сваім багатым куды хочаш». І вот на этам бугре крініца стала. Тут жа сразу як сказала, тут і праваліася скрэзь доння. Сечас жа эта цэлае возера, а як я была малая, мы хадзілі ў Кліны, там стаяла капліца, цёмна. Захадзілі, а ручаёк цёк. Захадзілі ў капліцу, ваду бралі з ручайка, а кідалі гроши туды. Пріходзюць, Богу молюцца, хрысцяцца. І гаворюць: «Во бацька, дачку здзелаў крініцай». Такое было»¹.

Архаічная традыцыя ўшанавання водных аб'ектаў (крыніц, ключоў, калодзежаў) на сённяшні момант стала адной з характэрных і вызначальных рысаў этнічнай культуры ў цэлым. Адметнасць гэтага культурнага феномену заключаецца ў tym, што святая крініца, як і людзі, што яе шануюць, заўсёды належала «малой радзіме», мясцовасці, дзе другой такой святыні няма і быць не можа. Але ўсе разам яны кампануюць непаўторнае ablічча культурнага ландшафту краіны ў цэлым.

Абрад «Бразгун» (і яго складовы элемент: шанаванне іконы святых Пятра і Паўла) праводзіцца штогод 13 ліпеня ў вёскі Наркі Чэркаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У абрадзе ўдзельнічаюць практычна ўсе насельнікі вёскі розных узроставых і сацыяльных груп, якія ў гэты дзень упрыгожваюць абраз рознакаляровымі стужкамі і ручнікамі, ставяць абрадавыя свечы і співаюць перад ім псалмы, затым нясуць да цудатворнай крініцы і асвячаюць. Завяршаецца дзея калія крініцы малітвай перад абразом, якая павінна прынесці дабрабыт і спакой вёсцы і яе жыхарам. Потым ікону вязуць да хаты гаспадыні, якая будзе захоўваць яе ўвесе наступны год, там адбываецца святочнае частаванне ўдзельнікаў абраду. Каб памаліцца перад цудатворным абразом, прайсці пад ім для здароўя і набраць асвячонай вады са святой крініцы, прыязджаюць у Наркі жыхары бліжэйшых вёсак, раённага і абласнога цэнтраў, нават з іншых абласцей. Святы абраз Пятра і Паўла на працягу многіх дзесяцігоддзяў знаходзіцца ў мясцовых жыхарак: прыносячы яго дадому па чарзе, гаспадыні абраюцца на здароўе сабе і

свайм родным. Да абраzu, як дапаўненне, далауецацца асобая свяча вялікіх памераў, якую кожны год жанчыны абраўляюць напярэдадні свята, дадаючы да яе кавалкі царкоўнага воску і апранаючы ў новае «адзенне», а старое, намоленае, адвозяць у царкву [6, с. 60]. Прынесеная вадзічка з крініцы становілася ўніверсальных абярэгам, лекавальным, прафілактычным і ачышчальнym сродкам на ўсе выпадкі жыцця. «Крініца была із капліцаю, іконамі, пастроена была як цэрыкаў. Як разбралі цэрыкаві, башнюшкай зганялі, куды яны іх дзелі. А я гады імею прыклонныя, 88 год пачала жыць. А вот я скажу, крініца званіла, мая мама-пакойніца казала, када яна зазвоніць, чула Лабанаўка і Верямейкі. І кождага ўтра яна званіла, крініца, а капліца стаяла замест цэрыкавы. Цэрыкаві былі ўсе ў золаце, усё аbabrali, усё развалілі, і капліцу эту разабралі. Абедня ішла. Крініца была аброшная. Крініца стаяла ў дзеравянным абрубе, чысьцілі яе кождага года, я сама чысьціла два года, яна была чысьценькая. Цяпер яе ўжо абра�оталі, куды! Толькі няма капліцы той, там было многа ікон. Вада там лячэбная, я вочы мыла, мае вочы плоха ўжэ відзяць. Вадзіца — Гасподняя памачніца, мыноць і вочы, і ногі, і рукі, усё мыноць. А Брязгун за тое, што брешчэў, брязгаў, звінеў. А тады нашоўся такі чалавек, узяў і камень туды ўкінуў. Як камень ўкінуў — тады ўжо ўсё, перастала званіца, а ключы ўсё раўно білі. Як білі, так яны і б'юць»². Прыродная чысціня і празрыстаць крінічнай вады толькі акцэнтуюць жыццёвую сімволіку і заўсёды прынцыпова падкрэсліваюцца ў народных апавяданнях пра Бразгун як сведчанне яе сакральнай вылучанасці, святасці.

Народная мастацкая творчасць — першакрыніца ўсіх праяў сучаснай нацыянальнай культуры і найбольш масава забяспечаная яе галіна, неаднародная па сваій структуре, звязана з вялікай колькасцю сацыяльных інстытутаў і структурных утварэнняў, што забяспечваюць яе жыццядзейнасць, а таксама з яе носьбітамі і творцамі. Менавіта на вёсцы засталіся тыя фальклорныя асяродкі, якія ма-

юць непераходнае значэнне і павінны ахоўвацца з боку дзяржавы. Паняцце аховы распаўсюджваецца не толькі на адметныя асяродкі традыцыі, але і на саміх жывых носьбітаў гэтай традыцыі. Традыцыйная спадчына Беларусі падтрымліваецца дзеянасцю фальклорных ансамбляў, клубаў і аб'яднанняў. На пропаганду народнай творчасці, мясцовых традыций на Беларусі накіравана дзеянасць каля тысячи фальклорных калектываў, з якіх каля 200 маюць званне «народны» ці «ўзорны».

Розныя ўмовы культурнага асяроддзя абумоўліваюць і розныя формы пераемнасці культурных традыций вусным шляхам. У найболыш спрыяльнай сітуацыі знаходзяцца вясковыя дзецы і моладэй, якія жывуть ва ўмовах жывога, актыўнага існавання развітай мясцовай традыцыйнай культуры і маюць магчымасць натуральным шляхам увайсці ў сваю лакальную культуру, якая і становіцца арганічнай часткай іх жыцця. Ва ўмовах жывой традыцыі і асабліва там, дзе традыцыйную культуру дзецы пераймаюць у сям'і, навучанне адбываецца нібыта само сабой. Тут няма спецыяльных настаўнікаў, бо вучыць сам лад жыцця, само натураль-

нае культурнае асяроддзе, якое спонтанна складаецца ў выніку існавання жывой аўтэнтычнай традыцыі. Пры многіх аўтэнтычных гуртках ствараюцца дзіцячыя фальклорныя калектывы-спадарожнікі і організаны працэс пераемнасці традыцый народнага мастацтва дзецьмі і моладдзю. Там разам з мясцовай школай праводзіцца пастаянная работа па збору, вывучэнню і засваенiu фальклору свайго населенага пункта разам з дзецьмі і моладдзю [21, с. 227–229]. У многіх населеных пунктах мэтанакіравана і пастаянная далучаюць дзяцей і моладэй да неабходнай дапамогі людзям старэйшага пакалення.

У беларускім грамадстве адбываецца ўзмацненне цікавасці да народных традыций, павялічваецца роля сродкаў масавай інфармацыі, устаноў навукі, культуры і адукацыі ў распаўсюджанні ведаў пра традыцыйную культуру. Вяртанне да сваіх гістарычных каранёў для сучаснага чалавека не даніна мадзе. Веданне мінulага дае надзейную апору, арыенцір для руху наперад. Рэспубліка Беларусь выступае надзейным партнёрам у справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны на агульнаеўрапейскай і сусветнай арэне.

¹ Запісала у 2016 г. Т. Валодзіна у в. Міхайлова Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці ад Марыі Фёдаравны Самусенка, 1918 г. н.

² Запісалі у 2014 г. А. Боганева, Т. Валодзіна, Т. Кухаронак у в. Наркі Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці ад Антаніны Раманаўны Белахонавай, 1927 г. н.

1. Антропов Н. П. Белорусские этнолингвистические этюды : 2. Вызвивание дождя (ациональный код) // Славянская этнолингвистика и проблемы изучения народной культуры : материалы Междунауч. конф., посв. 80-летию Н. И. Толстого. – Москва : Индрик, 2004. – С. 190–216.

2. Валодзіна Т. «Цярэшка – святое дзела» : Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Таццяна Валодзіна. – Віцебск, 2010.

3. Валодзіна Т. В., Кухаронак Т. І., Басько В. І. Календарные святы, звычаи і абраады // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1 / В. І. Басько [і інш.] – Мінск : Выш. школа, 2010. – 847 с.

4. Валодзіна Т. В., Кухаронак Т. І., Смірнова І. Ю. Каляндарныя святы, звычаі і абраады // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн.1 / Т. В. Валодзіна [і інш.] ; ідэя і агул. рэдагаванне Т. В. Варфаламеевай. – Мінск : Выш. школа, 2012. – 910 с.

5. «Варвараўская свяча». – Мсціслаў : Раённы метадычны цэнтр Цэнтралізаванай клубнай сістэмы Мсціслаўскага райвыканкама, 2014. – 47 с.

6. Жывая спадчына Беларусі. Нацыянальны Інвентар нематэрыяльной культурнай спадчыны Беларусі. Каталог / укладальнік Т. М. Мармыш. – Мінск : Інбелкульт, 2014.

Спільний українсько-білоруський проект

7. Кавалёва Р. Стрылка // Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка ; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011.

8. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (конец XIX – начало XX в.) : Весенние праздники. – Москва, 1977.

9. Кухаронак Т. І. «Дзед касцёй падавіўся»: рэгіянальна-лакальная спецыфіка масленічнай гульні беларусаў Падзвіння / Т. І. Кухаронак // Беларуское Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі паліевых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г. : у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011.

10. Кухаронак Т. І. Абрад «Ваджэнне / пахаванне стралы» на тэрыторыі Гомельска-Бранскага памежжа / Т. І. Кухаронак // Славянские народы и их культуры : традиции и современность : сб науч. статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 310 с. – С. 269–272.

11. Кухаронак Т. І. Лакальныя асаблівасці свята Вадохрышча ў Цэнтральнай Беларусі / Т. І. Кухаронак // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2011 г.) / БДУКМ ; рэдкал.: М. А. Мажайка (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2011. – 268 с.

12. Кухаронак Т. І. Сташкевіч А. Б. Калядныя цары / Т. І. Кухаронак, А. Б. Сташкевіч // Мастацтва. Зб. артыкулаў / скл. А. Р. Гуляева. – Мінск : Нац. ін-т адукцыі, 2011. – 84 с.

13. Кухаронак Т. І., Валодзіна Т. В. Абрад дзіцячага калядавання «Куры» // Веды. – 2013. – № 5 (2421).

14. Лешкевич Е. І. Масленичный обряд «Чырачка» в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области // Региональные исследования в фольклористике и этнолингвистике – проблемы и перспективы : сб. ст. – Москва : Государственный республиканский центр русского фольклора, 2015.

15. Ліс А. Беларуская каляндарна-абрадавая песня ў кантэксле фальклорных традыцый славян. – Мінск : Беларус. навука, 2008.

16. Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия. Основные тексты [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа : <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf>.

17. Об охране историко-культурного наследия: Закон Республики Беларусь, 9 января 2006 г., № 98-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 9,2/1195.

18. Паводле матэрыялаў электроннага рэсурсу «Жывая спадчына Беларусі» [Электронны ресурс]. – Рэжым доступу : <http://livingheritage.by/events/4824>.

19. Псальмы абраду «Варвараўская свечка». – Мсціслаў : Раённы метадычны цэнтр Цэнтралізаванай клубнай сістэмы Мсціслаўскага райвыканкама, 2014. – 34 с.

20. Сівіцкі У. М. Провады русалкі // Міфалогія беларусаў : энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка ; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь. навука, 2011.

21. Сучасныя этнакультурныя працэсы / Г. І. Ка-спяровіч [і інш.] ; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск : Беларусь. навука, 2009. – 607 с.

22. Шараёў В. М. Куст // Міфалогія беларусаў: энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка ; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011.